



На выхадных у філіяле музея Максіма Багдановіча «Фальварак Ракуцёўшчына» прайшоў чарговы фестываль беларускай песні і паэзіі «Ракуцёўскае лета-2012».



Сёння «Звязда» знаёміць вас яшчэ з адным раёнам сталіцы — Фрунзенскім. Ён самы буйны ў Мінску і — самы «сямейны». Менавіта тут жыве 2039 шматдзетных сем'яў.



Статныя рышары, прыгожыя дамы, яркія строі, гордыя постаці. У «Рышарскім фэсце» ў Меніславе бралі ўдзел больш за 300 чалавек з некалькіх дзясяткаў рышарскіх клубаў з Беларусі і Расіі.



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

У КАГО ВЫРАСТУЦЬ ПЕНСІІ?

У Беларусі з 1 жніўня 2012 года павышаюцца пенсіі, паведамліў БЕЛТА намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны Валерый Кавалькоў.

Паводле яго слоў, на падставе ўказа ад 16 студзеня 2012 года № 35 «Аб павышэнні пенсій» з 1 жніўня будзе праведзены перагляд працоўных пенсій зыходзячы з сярэдняй зароботнай платы работнікаў у рэспубліцы за другі квартал 2012 года. Паводле даных Белстата, яна склапае Br3 млн 520 тыс. 252 — гэта на 17,1 працэнта вышэй за паказчык, які прымяняўся пры пераглядзе працоўных пенсій у маі гэтага года. У выніку працоўныя пенсіі, пры вылічэнні памеру якіх не прымяняецца бюджэт мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва (БПМ), са жніўня павялічацца на 17,1 працэнта.

Таксама ў жніўні будзе перааралічаны мінімальныя працоўныя і сацыяльныя пенсіі, надбавкі, павышэнні да пенсій і даплаты асобам стараўшых узростаў у сувязі з ростам БПМ (зацверджаны ўрадам на перыяд з 1 жніўня па 31 кастрычніка ў памеры Br643 тыс. 870, што на 13,6 працэнта вышэй за БПМ, які дзейнічае з 1 мая па 31 ліпеня гэтага года). Такім чынам, сацыяльныя пенсіі, надбавкі і павышэнні адпаведна павялічацца на 13,6 працэнта.


З улікам новай велічыні БПМ памеры даплаты да пенсій працоўных пенсіянераў са жніўня складуць для людзей, якія дасягнулі ўзросту 75 гадоў, — Br158,2 тыс. (75 працэнтаў мінімальнага памеру пенсіі па ўзросце), якія дасягнулі ўзросту 80 гадоў — Br211 тыс. (100 працэнтаў мінімальнага памеру пенсіі па ўзросце).

У цэлым сярэдняя пенсія па ўзросце, паводле ацэнкі, павялічыцца на 16,8 працэнта і дасягне Br1 млн 719,9 тыс.

«Памер пенсіі для канкрэтнага чалавека залежыць ад індыўідуальных параметраў, якія выкарыстоўваюцца для разліку яго пенсіі — стажу работы, індыўідуальнага каэфіцыента», — падкрэсліў намеснік міністра.

Фінансаванне расходаў на павелічэнне пенсій будзе праводзіцца са сродкаў Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Дадатковыя расходы на гэтыя мэты ў жніўні складуць Br592,3 млрд.

Валерый Кавалькоў падкрэсліў, што пенсійная сістэма функцыянуе стабільна, пенсіі выплачваюцца своєчасова. У гэтым годзе прымаюцца меры, накіраваныя на падтрыманне ўзроўню пенсій і іх пакупной здольнасці. Так, у адпаведнасці з указам № 35 з 1 студзеня 2012 года устаноўлена штомесячная дадатковая мтавая даплата да пенсій працоўных атрымальнікаў пенсій у органах працы, занятасці і сацабароне, якія дасягнулі ўзросту 75 гадоў, у памеры 75 працэнтаў, ва ўзросце 80 гадоў і стараўшыя — 100 працэнтаў мінімальнага памеру пенсіі па ўзросце. У лютым і маі зроблены перагляд працоўных пенсій зыходзячы з сярэдняй зароботнай платы работнікаў у рэспубліцы, а таксама мінімальных працоўных і сацыяльных пенсій, надбавак, павышэнняў і даплатаў да пенсій у сувязі са змяненнем бюджэт працывага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва (БПМ). Намеснік міністра падкрэсліў, што ў 2012 годзе чакаецца правядзенне перааралічкі пенсій яшчэ з 1 лістапада.



Палаеалімпійскі агляноў.



ВІВАТ, АЛІМПІЯДА!

(Працяг тэмы на 2-й стар.)



На стадыёне — алімпійская каманда Беларусі.

ЦЫТАТА ДНЯ



Валерый ПАЛХОЎСКІ, фінансавы аналітык:

У Беларусі няма перадумоў для дэвальвацыі беларускага рубля. Пад дэвальвацыяй, як правіла, разумеюць нейкае цэнтрылізаванае змяненне курсу ў адзін момант, а ў Беларусі курс фарміруецца ў залежнасці ад попыту і прапанавання, знаходзіцца ў свабодным кіруемым плаванні. Ужо зыходзячы з гэтага, сам на сабе працэс дэвальвацыі ў нашай краіне не прадуладжваецца.

НАДВОР'Е СЁННЯ

| | |
|---------|-------|
| Брэст | + 27° |
| Віцебск | + 27° |
| Гомель | + 32° |
| Гродна | + 24° |
| Магілёў | + 28° |
| Мінск | + 25° |

Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 31.07.2012 г.

| | |
|-------------|----------|
| Долар ЗША | 8250,00 |
| Еўра | 10130,00 |
| Рас. руб. | 256,50 |
| Укр. грыўня | 1019,34 |

БЮДЖЭТ ПРАЖЫТКОВАГА МІНІМУМУ З 1 ЖНІЎНЯ ПАВЫШАЕЦЦА ДА BR843 ТЫС. 870

У Беларусі зацверджаны новы бюджэт пражыткавага мінімуму, паведамліў БЕЛТА ў Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны.

Пастановай Савета Міністраў № 698 ад 27 ліпеня гэтага года зацверджаны бюджэт пражыткавага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва і па асноўных сацыяльна-дэмаграфічных групам у цэнах чэрвеня 2012 года ў разліку на адзін месяц. Перыяд дзеяння гэтых сацыяльных нарматываў — з 1 жніўня па 31 кастрычніка гэтага года.

Бюджэт пражыткавага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва са жніўня складуць Br843 тыс. 870. Новы БПМ павысіўся на 13,6 працэнта да нарматыву, які дзейнічае з 1 мая па 31 ліпеня гэтага года (Br743 тыс. 20).

Для працаздольнага насельніцтва БПМ устаноўлены ў памеры Br923 тыс. 320, для пенсіянераў — Br697 тыс. 280, для дзяцей ва ўзросце да 3 гадоў — Br707 тыс. 750, для дзяцей ва ўзросце ад 3 да 6 гадоў — Br890 тыс. 460, для дзяцей ва ўзросце ад 6 да 18 гадоў — Br949 тыс. 90, для дзяцей-студэнтаў — Br855 тыс. 280.

Паколькі новы БПМ павысіўся на 13,6 працэнта, адпаведна са жніўня на такую ж велічыню ўзрастаюць памеры дзяржаўных дапамог сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей. Павялічваюцца памеры сацыяльных пенсій, а таксама надбавкі і павышэнні, устаноўленыя да пенсій асобных катэгорый пенсіянераў.

Паводле слоў спецыялістаў, структура бюджэту пражыткавага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва ў цэнах чэрвеня 2012 года па артыкулах расходаў наступная: прадукты харчавання — 59,2 працэнта, плата за карыстанне жылым памяшканнем і камунальныя паслугі — 7 працэнтаў, прадметы гардэробу — 20,3 працэнта, тавары бытавога і гаспадарчага прызначэння — 4,6 працэнта, прадметы першай неабходнасці, санітарыі і лякарствы — 2,5 працэнта, бытавыя і транспартныя паслугі — 5 працэнтаў, узноскі і плацэжы — 1,4 працэнта.

Бюджэт пражыткавага мінімуму штоквартальна зацверджаецца ўрадам у цэнах апошняга месяца кожнага квартала. У адпаведнасці з законам «Аб пражытковым мінімуме ў Рэспубліцы Беларусь» БПМ прызначаны для аналізу і прагназавання ўзроўню жыцця насельніцтва, аказання дзяржаўнай сацыяльнай дапамогі малазабяспечаным грамадзянам (сем'ям), абгрунтавання мінімальнага набору матэрыяльных дабраў і паслуг, неабходных для забеспячэння жыццядзейнасці чалавека і захавання яго здароўя, а таксама абавязковыя плацэжы і ўзноскі.

Бюджэт пражыткавага мінімуму для працаздольнага насельніцтва прымяняецца для вызначэння сумы ўтрымання сродкаў з наймальнік, якія маюць запавячэнне на выплаце зароботнай платы, і базавага гранічнага нарматыву тарыфнай стайкі першага разраду для камерцыйных арганізацый дзяржаўнай формы ўласнасці і з доляй уласнасці дзяржавы ў іх маёмасці.

ПАМЕРЫ ДЗІЦЯЧЫХ ДАПАМОГ У БЕЛАРУСІ ЎЗРАСТУЦЬ НА 13,6 ПРАЦЭНТА

У Беларусі са жніўня гэтага года на 13,6 працэнта ўзрастуць памеры дзяржаўных дапамог сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей. Аб гэтым паведамліў БЕЛТА ва ўпраўленні народанасельніцтва, гендарнай і сямейнай палітыкі Міністэрства працы і сацыяльнай абароны.

У адпаведнасці з заканадаўствам памеры дзяржаўных дапамог штоквартальна пераглядаюцца ў сувязі са змяненнем бюджэту пражыткавага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва (БПМ). Пастановай урада ад 27 ліпеня № 698 БПМ зацверджаны на перыяд з 1 жніўня па 31 кастрычніка гэтага года ў памеры Br843 тыс. 870 — на 13,6 працэнта больш за нарматыў, які дзейнічае з 1 мая па 31 ліпеня гэтага года.

Паводле слоў спецыялістаў, у жніўні — кастрычніку гэтага года штомесячная дапамога па дзяціце дзіцяці да дасягнення ім узросту трох гадоў будзе складаць Br843 тыс. 870, з надбавкай 75 працэнтаў — Br1 млн 476 тыс. 770, з надбавкай 40 працэнтаў — Br1 млн 181 тыс. 420. Штомесячная дапамога па доглядзе дзіцяці, старэйшага за тры гады, складуць Br421 тыс. 940, з надбавкай 40 працэнтаў — Br590 тыс. 710. Аднаразовая дапамога ў сувязі з нараджэннем першага дзіцяці са жніўня дасягне

Br8 млн 438 тыс. 700, пры нараджэнні другога і наступных дзяцей беларускія сем'і будуць атрымліваць Br11 млн 814 тыс. 180. Аднаразовая дапамога жанчыне, якая стала на ўлік у дзяржаўнай арганізацыі аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці, са жніўня гэтага года складуць Br843 тыс. 870.

У Беларусі сістэмай дзяржаўных дапамог ахоплена амаль 24 працэнты дзіцячага насельніцтва краіны.

Як раней паведамлялася БЕЛТА, у Беларусі сярэднімесячны памер дапамогі на дзіцяці, старэйшай за 3 гады, у студзені — чэрвені 2012 года ў параўнанні з аналагічным перыядам 2011-га вырас у 3,7 раза (прагноз на 2012 год — у 2 разы), сярэднямесячны памер дапамогі на дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў павялічыўся ў 2,2 раза (прагноз — у 2 разы). Так, сярэднімесячны памер дапамогі на дзіцяці, старэйшай за 3 гады, у першым паўгоддзі гэтага года быў Br348,5 тыс., у тым ліку ў чэрвені — Br371,5 тыс., а сярэднямесячны памер дапамогі на дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў — адпаведна Br696,9 тыс. і Br743 тыс. У адпаведнасці з законам «Аб дзяржаўных дапамогах сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей» ў сувязі з павелічэннем БПМ у гэтым годзе ўжо двойчы (з 1 лютага і з 1 мая) перагляданы памеры дзяржаўных дапамог.

■ Стыхія

ШКВАЛІСТЫ ВЕЦЕР, МОЦНЫЯ ЛІЎНІ І ГРАД

У аўторак актыўны атмасферны фронт працягвае свой рух у цэнтральныя і ўсходнія рэгіёны Беларусі, што выклікае там навальнічныя дажджы, паведамліў рэдакцыі спецыяліст Рэспубліканскага гідрометцэнтра Мінпрыроды Вольга Фядотава.

Сёння ўдзень у Гомельскай, Магілёўскай і на ўсходзе Віцебскай абласцей чакаюцца моцныя ліўні. Месцамі шквалістае ўзмацненне ветру да 15—20 м/с, а ў асобных раёнах — нават да 24 м/с. Часам на ўсходзе краіны магчымы град. Гарачыня крыху спадзе, да плюс 22—27 градусаў, толькі на паўднёвым усходзе краіны яшчэ да 29—32 цэля. У сераду большая частка краіны трапіць у зону павышанага ціску, будзе пераважна без ападкаў, аднак па паўднёвым усходзе яшчэ будуць кароткачасовыя дажджы, месцамі дажджы моцныя і часам навальніцы, а ў Гомельскай і Магілёўскай абласцях магчымы град. Тэмпература паветра ў ноч на сераду 11—17, удзень — 22—28 цэля; па паўднёвым усходзе ўначы 18—20, удзень — плюс 29—32 градусаў. У чацвер сіноптыкі ападкаў не прагназуюць увогуле. Тэмпература ўначы 12—18, удзень — 24—30 цэля, у Брэсцкай вобласці — да 32 градусаў. Паводле папярэдніх прагнозаў, напрыканцы тыдня ў Беларусі зноў усталяюцца спякота. Толькі месцамі чакаюцца кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Тэмпература ўначы 15—22, а ўдзень ад 27 градусаў па поўначы да 34 цэля па поўдні краіны. Лета працягваецца...

Сяргей КУРКАЧ

ЗА ПАЎГОДЗЕ БЕЛАРУСАЎ СТАЛА АМАЛЬ НА 8 ТЫСЯЧ МЕНШ

Як паведамліў рэдакцыі ў Нацыянальным статыстычным камітэце, колькасць насельніцтва ў Беларусі на пачатак ліпеня склала 9 млн 457,5 тысячы чалавек.

Атрымліваецца, што за 6 месяцаў беларусаў стала менш на 7,7 тысячы чалавек. Спецыялісты Белстата падлічылі, што з пачатку года ў нашай краіне нарадзіліся 54 тысячы 155 дзяцей, а за гэты час памёрлі 63 тысячы 892 чалавек. Натуральнае змяншэнне насельніцтва склала 9 тысяч 737 чалавек. Аднак у першым паўгоддзі ў Беларусь пераехалі жыць 6580 новых жыхароў і вы'ехалі 4521 чалавек, пасля чаго міграцыйны прырост склаў 2 тысячы 59 чалавек.

Сяргей КУРКАЧ.

А ПАВІНЕН БЫЎ ЗМАГАЦЦА З КАРУПЦЫЯЙ

Суд Заводскага раёна Мінска пачаў разгляд крымінальнай справы ў дачыненні да старшага інспектара па асабліва важных справах упраўлення ўласнай бяспекі Дэпартаменту фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржаўнага кантролю Беларусі, падпалкоўніка фінансавай міліцыі Д.

Як паведамляюць у цэнтры інфармацыі і грамадскіх сувязяў КДБ, апошні некалькі гадоў атрымліваў ад заснавальнікаў і службовых асоб камерцыйных структураў сталіцы грашовыя ўзнагароджанні за садзейнічанне ў вырашэнні розных праблем, звязаных з правядзеннем праверак рознымі кантрольнымі органамі. Супрацоўнік ДФР на пастаяннай аснове атрымліваў грошы і таварна-матэрыяльныя каштоўнасці ад падпрэміяльнікаў. На працоўныя даходы ажыццяўляўся будаўніцтва двухкамернай кватэры ў адным з элітных дамоў Мінска. Будматэрыялы прадастаўляліся бясплатна, «у кошт вырашэння будучых праблем».

Супрацоўнік фінансавай міліцыі прапанаваў заснавальніку камерцыйнай структуры дапамагчы ў вырашэнні пэўных цяжкасцяў і ацаніў свае паслугі ў 5 тысячы долараў, якія былі былі будучы перададзены праверачам супрацоўніка ДФР па Мінскай вобласці. Пры атрыманні першай часткі кабару — 2,5 тысячы долараў — афіцэра затрымалі супрацоўнікі КДБ.

Святлана БАРЫСЕНКА.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

У ІНДЫІ БЕЗ ЭЛЕКТРЫЧНАСЦІ ЗАСТАЛІСЯ 300 МІЛЬЁНАЎ ЖЫХАРОЎ

Перабіў з электрычнасцю ў сямі паўночных штатах і сталіцы краіны Дэлі пачаліся ў ноч на 30 ліпеня. Да ранішняга часу пік аднавіць электразабеспячэнне не атрымалася, што прывяло да праблем на дарогах з-за святлафораў, якія не працавалі, і спынення прыгарадных цягнікоў. Паводле апошніх афіцыйных звестак, якія прыводзіць Hindustan Times, на 60 працэнтаў электразабеспячэнне ў пацярэлых рэгіёнах ужо адноўлена. У Індыі адключэнне электрычнасці адбываецца нярэдка, аднак такім маштабным яно не было з 2001 года. Недахоў электраэнергіі адчувае 40 працэнтаў насельніцтва краіны (500 мільёнаў чалавек).

СУД АБАВЯЗАЎ НЕМЦА ВЯРНУЦЬ ЗНОЙДЗЕНЫ СКАРБ

Зямельны суд Дзюсельдорфа абавязаў немца, які знайшоў ва ўласным доме скарб, перадаць яго папярэдняму ўладальніку паміжкраіны. Падчас рамонтнага гаспадар вываў 304 тысячы нямецкіх марак, схаваныя ў кафлянай пецы. У суд на новага ўладальніка дома падала яго ранейшая ўладальніца, даведваючыся пра знаходку. У прыватнасці, жанчына здолела давесці суду, што ў 1993 годзе перад смерцю яе замужня сваячка вымавіла наступную фразу: «Ёсць людзі, якія хаваюць грошы ў камяне». Акрамя таго, высветлілася, што ў гэтым доме жыла толькі адна сям'я, пакуль яго не прадалі ў 2008 годзе новаму ўладальніку, якія хаваюць грошы ў камяне». Акрамя таго, высветлілася, што ў гэтым доме жыла толькі адна сям'я, пакуль яго не прадалі ў 2008 годзе новаму ўладальніку, якія хаваюць грошы ў камяне».

VIP-МЕСЦЫ НА АЛІМПІЯДЗЕ ЗАПОЎНІЛІ САЛДАТАМІ

Для запўнення пустых трыбунаў на Алімпійскіх гульнях у Лондане арганізатарам прыйшлося запрасіць салдат, піша The Guardian. Я адзначае са спецыяліст на Аркамітэт лонданскіх гульняў CNR, на месцы, вылучаныя па акрэдытацыі ганаровым гасцям, але пакінутыя пустымі, запрашаюць салдат, якія зняліся з дзяжурства па ахове бяспекі на стадыёнах. Пры гэтым некаторым з іх загадваюць запўняць вольныя трыбуны замест дзяжурства. Наяўнасць незанятых трыбунаў справакавала незадаволенасць заўзятараў: многія людзі не змаглі патрыць на спаборніцтва з-за дэфіцыту білетаў у продажы. У мінулыя надзею арганізатары паабяцалі як мага хутчэй вырашыць праблему з пустымі трыбунамі. Так, на вольныя месцы плануецца запрашаць лонданскіх студэнтаў, наведнікі, якія набылі білеты ў звычайныя сектары, змогуць перасесці на vip-трыбуны за даплата. Па магчымасці білеты на пакінутыя трыбуны vip-месцы будуць паступаць і ў вольны продаж.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

ЗША МАРНА ВЫДАТКАВАЛІ НА ІРАКСКУЮ ПАЛІЦЫЮ 200 МІЛЬЁНАЎ ДОЛАРАЎ

Праведзеная амерыканскімі аўдытарамі праверка выдаткаваных у Іраку сродкаў паказала, што ўрад ЗША выдаткаваў марна 206 мільёнаў долараў на праграму навучання іракскіх паліцыяў. Аб гэтым паведамляецца ў агульнадаступным і панядзелак дакладзе генеральнага інспектара па рэканструкцыі Ірака.

Інспектар сцвярджае, што ўлады Ірака не давалі пісьмовай згоды на праграму навучання паліцыяў. У 41-старонкавым кароткім выкладзе дакладу, які быў да публікацыі перададзены агенцтву Associated Press, змяшчаецца наступная выснова: для поспеху амерыканскіх праграм па ўзнаўленні пацярпелых падчас баявых дзеянняў краін патрабуецца, у першую чаргу, згода і падтрымка дзяржавы, якой аказваецца названая дапамога.

Рэалізацыя праекта па трэнеруцы іракскіх вайскоўцаў, разлічаная на пяць гадоў, была пачата ў кастрычніку 2011 года ў сувязі з вывадам з краіны амерыканскіх вайскаў. Паводле першапачатковага плана, на гэтую праграму, якую зараз замест вайскоўцаў кантралюе Дзярждэпартамент, меркавалася вылучыць некалькі мільярдаў долараў. 206 мільёнаў, аб якіх гаворыцца ў дакладзе інспектара, пайшлі на будаўніцтва двух цэнтраў для навучання паліцыі ў Багдадзе і Басры. На іх было выдаткавана 108 і 98 мільёнаў долараў адпаведна. Пасольства плануе напрыканцы 2012 года перадаць багдадскі цэнтр іракскаму ўраду, а аб'ект у Басры наогул не будзе больш выкарыстоўвацца.

Дарэчы, міністр унутраных спраў Ірака Аднан аль-Асады (Adnan al-Assadi) яшчэ летас ставіў пад сумнеў мэтазгоднасць выдаткаў на гэтую дарэгу праграму, прытым што ўлады Ірака ніколі не прасілі амерыканцаў аб дапамозе ў гэтай сферы.

КОРАТКА

У Беларусі ў чэрвені 2012 года ў параўнанні з маем значна ўзрос попыт на сярэбраныя і залатыя мерныя зліткі і знізіўся на плацінавыя, паведамліў у Нацыянальным банку. Так, аб'ём рэалізаваных за чэрвень сярэбраных зліткаў Нацбанка Беларусі дасягнуў 58,51 кг (у маі — 15,66 кг), а зваротны выкуп такіх мерных зліткаў наадварт знізіўся, склаўшы ў чэрвені 5,74 кг (май — 21,09 кг). Залатых зліткаў Нацбанка Беларусі ў чэрвені гэтага года было прададзена 19,3 кг (у маі — 14,2 кг), куплена — 19,4 кг (21,1 кг).

Сярэднямесячная зароботная плата ў Мінску ў студзені-чэрвені гэтага года пераадолела \$500 у эквіваленце, адзначыў на нарадзе ў Мінгарвыканкам першы намеснік старшын камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Мінгарвыканкама Дзясніс Капітан. Па выніках работы ў першым паўгоддзі сярэднямесячная зароботная плата ў Мінску выйшла на прагнознаныя параметры і склала Br4 млн 181,3 тыс., або \$503 у эквіваленце, у тым ліку за чэрвень Br4 млн 807,7 тыс. (\$578 у эквіваленце).

У Беларусі за парушэнні заканадаўства аб працы і ахове працы да адміністрацыйнай адказнасці ў выглядзе штрафу прыцягнуты ў першым паўгоддзі гэтага года 4094 службовыя асобы на суму Br2 млрд 233,3 млн і 738 наймальнікаў на суму 967,6 млн. Акрамя таго, да дысцыплінарнай адказнасці ў студзені-чэрвені прыцягнуты 1152 службовыя асобы (з іх 27 — звольнены), адхілены ад работы 3,5 тыс. работнікаў.



АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА ЎПЭУНЭНЫ Ў ПАСПЯХОВЫМ РАЗВІЦЦІ АДНОСІН БЕЛАРУСІ І МАРОКА

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Караля Марока Махамеда VI з нацыянальным святам — Днём Трона.

«Упэунены, што супрацоўніцтва паміж нашымі краінамі будзе і ў далейшым паспяхова развівацца і пашырацца ва ўсіх сферах», — гаворыцца ў віншаванні.

ПРЭЗІДЭНТ БЕЛАРУСІ АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА ПАВІНШАВАЎ НАРОДНУЮ АРТЫСТКУ СССР ЭДЗІТУ П'ЕХУ З ЮБІЛЕЕМ

«Вы з'яўляецеся адной з лепшых прадстаўніц той калорыты выдатных майстроў эстрады, дзякуючы яким гэты жанр стаў высокім мастацтвам, — адзначыў кіраўнік дзяржавы. — У вашым выкананні нават простыя словы і мелодыі ператвараюцца ў залатыя шлягеры, якія заўсёды гучаць вельмі кранальна і сучасна».

«На беларускай зямлі вы заваявалі прызнанне як цудоўная артыстка і добры сябар нашай краіны. Перакананы, што і надалей вы будзеце радаваць нас сваімі песнямі, садзейнічаючы развіццю культурных сувязяў паміж народамі Беларусі і Расіі», — гаворыцца ў віншаванні.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

ПРАМАЯ ГУТАРКА ПА ЖЫЦЦЁВЫХ ПЫТАННЯХ

Старшыня Камітэта дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь Аляксандр Якабсон правёў у Магілёве прамую тэлефонную лінію.

Першая справа, з якой бліжэйшым часам дэвідацца разбірацца супрацоўнікам КДК паводле даручэння старшыні, знайшлі ашч на дарозе ў Магілёў. Аляксандр Якабсон расказаў журналістам, што неспрыяна ўражаны новапабудаванай трасай «Мінск — Магілёў», у прыватнасці, ужо гатовым участкам дарогі ад Бялыніч да Магілёва.

«Наўзброеным вокам відаць, што на новай дарозе ўжо пайшла каляіна, — значыць кіраўнік КДК. — Гэта гаворыць пра якасць працы дарожных будаўнікоў. Дзяржава выдатковае вялікія сродкі на тое, каб зрабіць даступнымі шляхі зносін паміж сталіцай і абласнымі цэнтрамі, таму нам трэба даследаваць і пранатраляваць гэтую сітуацыю».

Увогуле на «прамой лініі» зарэгістравана больш за 2 тысячы спробаў датыэлефанавання. Аляксандр Якабсон уважліва выслухоўваў людзей і каментары спецыялістаў, даваў даручэнні — на месцы сустрэчкі з усімі зацікаўленымі бакамі, а ўжо потым рабіць аб'ектыўную ацэнку і рабіць захады.

Многа пытанняў датычылася будаўніцтва новага жылля. Прыклад, з Палькавіч Магілёўскага раёна звярнулася маладая жанчына: у аграгарадку адначасова закліла два жылля дома, але іх будуюць розныя арганізацыі і маюць, адпаведна, розныя вынікі. У адным доме дайшлі да 4 паверха, а ў другім людзі бацька трэці агароджы і сумняваюцца, ці залілі падмурак. Між тым крыўдныя лініі адкрыты, і народ хвалюецца ўжо не толькі за тэрміны засялення ў новыя кватэры, але і за канчатковы кошт іх квадратных метраў.

Людзі абураліся, калі тэрміны будаўніцтва пераносіцца па некалькі разоў, калі не выконваюць абяцанні, — пракаментаваў старшыня КДК. — Гэта горш за ўсё. Лепей сказаць горкую праду, каб ведалі. Людзі зразумюць і патрываюць, але не трэба падманваць.

Таксама вялікая доля ў тэлефанаваннях — праблемы жыллёва-камунальнай гаспадаркі. З Кіраўскага раёна паскардзіліся на храничнае праектанне даху ў доме, з Крычаўскага раёна шматдзетная маці паведаміла пра перабоі з вадою ў дамах на вясковай вуліцы, а ў Магілёве жыхары «хрушчоўкі», якую паставілі на капітальны рамонт, засмуцаюцца, што работы перапыняюцца з-за адсутнасці сродкаў.

Да гэтых тэм таксама далучыліся зямельныя пытанні (у тым ліку цяжка спрэчы з суседзямі), праблемы з газіфікацыяй, звальненнем з працы і недастатковымі заробкамі і гэтак далей. З усімі гэтымі выпадкамі будучы разбірацца спецыялісты КДК на месцах.

— Усё гэта жыццёвыя пытанні, але іх шмат, — падвёў вынік кіраўнік.

А вось жыхару Магілёва, які напрасіў дапамогі ў электрыфікацыі дачнага дома, адразу адказалі станоўча. Справа ў тым, што мужчына на пенсію інваліда не мае магчымасці залпаціць за работы, якія цяпер вядуцца ў дачным пасёлку, але ён вельмі не хоча заставацца без святла, у баку ад цывілізацыі. Ён прасіў заступіцца за яго перад падпрэемствам, дзе ён адпрацаваў 20 гадоў, каб яго скасавала плату. Аднак сацыяльная служба і гарадскія ўлады лічаць, што яны і без гэтага могуць аказаць чалавеку дапамогу, і паабяцалі гэта неадкладна зрабіць.

Аляксандр Якабсон звярнуў увагу мясцовага кіраўніцтва на статыстыку зваротаў грамадзян: у Магілёўскай вобласці, у прыватнасці, па лініі Камітэта дзяржаўнага кантролю, іх рэгіструецца болей, чым у іншых рэгіёнах.

— Таму тут трэба зрабіць больш рашучыя захады ў справе навідазнення парадку, — упэунены старшыня КДК.

Ілона ІВАНОВА.

Роботнікі Сакратарыята Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь выказваюць глыбокае спачуванне галоўнаму спецыялісту Галоўнага экспертна-прававога ўпраўлення Русак Ларысе Аляксандраўне ў сувязі з напатакушым яе вялікім горам — смерцю БАЦЬКІ.

Калектыв рэдакцыі газеты «Звязда» выказвае шчыры спачуванні былому супрацоўніку рэдакцыі Ляхува Яўгену Макаравічу ў сувязі з напатакушым яго вялікім горам — заўчаснай смерцю СЫНА Вадзіма.

Памёр кінарэжысёр Аляксандр Колбышаў

У ноч на 30 чэрвеня 52-гадовага творца пайшоў з жыцця. Паводле папярэдніх звестак, смерць надышла ад закупорвання сасудаў.

Аляксандр Колбышаў — выдатны актёр і кінарэжысёр. Аўтар мастацкай стужкі «Ваўкі» паводле аднайменнай аповесці Аляксандра Чапкіна, якая выйшла на «Беларусьфільме» ў 2009 годзе і стала дэбютным «поўным метраж» 49-гадовага режысёра.

На яго творчым шляху чамусьці заўжды было шмат пераходчых... Здымаць так, як чахае сам творца, не заўсёды атрымлівалася. Гэта часта было прычынай мітрэнгаў і пакутаў творчасці.



Пра «Ваўкі» казалі рознае. Але тое, што гэты антытаталітарны фільм стаў у сваім родзе эталпным у гісторыі найноўшага беларускага кіно, — бясспрэчна. Да гэтага Аляксандр Колбышаў зняў тры кароткаметражныя фільмы: «Чорная скрыня», «Яма», «Ахвота жыць». Акцёрскія працы Колбышава былі хоць і не галоўнымі, але заўжды вельмі характарнымі, напрыклад, святар-

АНГЛІЙСКІ ФУНТ ЛІКА

Спецыяльны карэспандэнт «Звязды» перадае з Лондана

Учарашні дзень, які па ліку стаў чацвёртым афіцыйным, ужо не нагадваў звычайнага алімпійскага зацішша. Як вядома, на старце турніру ў медальным плане заваяванне ўзнагарод не значылася. Хіба што Вікторыя Чайка, якая ў стральбе з пнеўматычнага пісталета на дыстанцыі 10 метраў прынесла інтрыгу беларускай зборнай, трапіўшы ў фінальную восьмёрку. Аднак, як мы ведаем, 5-е месца — гэта не медаль, хоць і вельмі высокае дасягненне, уліваючыся велізарную канкурэнцыю сярод кітайцаў і прадстаўнікоў еўрапейскага кантынента. У нас — свая канкурэнцыя. Пасля снедання — па алімпійскіх аб'ектах у адпаведнасці з раскладам спаборніцтваў. Хто на стральбу, хто на настольны тэніс, хто адразу на цяжку атлетыку. І кожны — з надзеяй, што сёння мы завоеваем першы медаль. Няважна, у якой дысцыпліне. Учора з раціцы па мясцовым часе (розыцка мінус 2 гадзіны) усе погляды прадстаўнікоў беларускіх СМІ былі скіраваны на стралковыя стадыён, дзе ў фінале па стральбе з пнеўматычнага пісталета на 10 м выступаў беларус Ілья Чаргейка. А бліжэй да вечара на цяжкаатлетычны памост выйшла наша надзея — Анастасія Новікава (вагавая катэгорыя да 58 кг).

Размеранае жыццё беларускіх журналістаў вызначаецца стабільным і дакладным рухам спецыяльных аўтобусаў-шатлаў, маршруту якіх на алімпійскія аб'екты ад месца нашага пражывання праз спецыяльна вылучаныя алімпійскія палосы з адпаведнай разметкай ляжаць праз славуці Біг-Бэн, Таўэрскі мост, Букенгемскі палац і шэраг іншых выдатнасцяў Лондана. Калі іх бачыш штодня па некалькі разоў, то здаецца, што знаходзішся тут ужо даўным-даўно. У галаве асвятляюцца думкі пра Алімпіяду толькі тады, калі па вуліцы праімаецца паліцэйскія аўтамабілі з гучнай сірэнай. А яшчэ калі «фірмовы» шатл з журналістамі пад'язджае да якога-небудзь аб'екта. Праверка — па поўнай праграме. Праз металашукальнік і спецыяльны сканер, які «высвечвае» ўсе небяспечныя прадметы. За пару дзён гульняў на такіх кантрольна-прапускных пунктах набралася ўжо нямяла «пацярпелых». Бо пад аскалатарам, па якім у сканер-камеру «ведучы» рэчы і раскрыты ноўтбук у аб'яжыковым парадку, назасіпаіцца шмат забароненых экспанатаў — сталовыя нажы, відэльцы, нажніцы, пілачкі для пазногцяў, Амаль музей халоднай зброі.

Сядзі не ўпісваюцца хіба бутэчкі з вадою, якія сек'юрыцы з вялікім задавальненнем адбіраюць і кідаюць у кошык для смецця. Крыўдна, асабліва калі ўлічыць, што вады ў пластыкавай ці шклянёй тары няма — за пўлітра трэба выкласці паўтара англійскага фунта. Цэны — як у пустыні Сахара.

Праўда, цяперашнія «мукі» — гэта нішто ў параўнанні з першым днём нашага знаходжання, які прыпаў на дзень урачыстага адкрыцця Алімпійскіх гульняў. Без малага 20 тысяч ваенных, дзясяткі тысяч паліцэйскіх, сотні валанцёраў. Цяжка сабе ўявіць, як арганізатары Алімпіяды маглі б наладзіць каардынацыю і ўзаемаразуменне паміж усімі «жывымі» аб'ектамі, якія зараз нясуць службу на карысць Вялікабрытаніі. На выхадзе выйшла, што паміж сабой і іх — поўная неразборка. Першы крок для журналістаў — нават не засяленне ў гасцініцу, а атрыманне акрэдытацыйных дакументаў. Атрымаць акрэдытацыю і прапаны білет на ўсе віды транспарту ў Лондане нам пашчасліва яшчэ ў Мінску. А вось залапінаваць яе і актываваць (наклеіць спецыяльную алімпійскую наклічку) аказалася вялікай праблемай. З дзясятка адказных асоб давялося спытаць, каб урэшце трапіць у акрэдытацыйны цэнтр. Як той кастаў, без каментарыяў. І такая пуста трата часу адбылася ў многім таму, што аргамтэт не паклапаціўся, каб журналісты, якія прыбываюць у аэрапорт Гатвік, змаглі гэтую працэдuru зрабіць адразу ў спецыяльнай зоне аэрапорта.

Пасля атрымання запаветнай ламаванай карткі табе, што называецца, мора па калена. Прадна. Калі іх бачыш штодня па некалькі разоў, то здаецца, што знаходзішся тут ужо даўным-даўно. У галаве асвятляюцца думкі пра Алімпіяду толькі тады, калі па вуліцы праімаецца паліцэйскія аўтамабілі з гучнай сірэнай. А яшчэ калі «фірмовы» шатл з журналістамі пад'язджае да якога-небудзь аб'екта. Праверка — па поўнай праграме. Праз металашукальнік і спецыяльны сканер, які «высвечвае» ўсе небяспечныя прадметы. За пару дзён гульняў на такіх кантрольна-прапускных пунктах набралася ўжо нямяла «пацярпелых». Бо пад аскалатарам, па якім у сканер-камеру «ведучы» рэчы і раскрыты ноўтбук у аб'яжыковым парадку, назасіпаіцца шмат забароненых экспанатаў — сталовыя нажы, відэльцы, нажніцы, пілачкі для пазногцяў, Амаль музей халоднай зброі.

Праўда, на гэтым лёгкім рэжым знаходжання на Алімпіядзе заўважыліся праблемы. Каб падключыцца да хуткаснага інтэрнэту (пакет «Silver»), які працуе ва ўсіх



У матчы з бразільцамі (Сяргей Карніленку было вельмі няпроста.

прэс-цэнтрах і на саміх алімпійскіх арэнах, у прайсе значыцца 130 англійскіх фунтаў. Аднак на паверку аказалася, што афіцыйныя прадаўцы бяруць 156 фунтаў. Розніца — гэта мясцовы падатак. З улікам таго, што на арэнах брытанскай сталіцы і за яе межамі, напрыклад, у Ковернтры, Манчэстэры, Глазга і іншых алімпійскіх аб'ектах Вялікабрытаніі, дзе праходзяць спаборніцтвы, знаходзіцца каля 5 тысяч журналістаў з 205 краін свету, няяжыка палічыць, колькі атрымае гарадская казна ад прадстаўнікоў масмедыя. Вось такі бізнес. Праўда, якія рэпартажы яны будуць выдаваць у свае СМІ, застаецца толькі здагадавацца. Верагодна, то далёка не самыя вясёлкавыя. І ў першую чаргу таму, што цяперашнія Гульні насычаны вялікай заарганізаванасцю і праблемамі з валанцёрамі, якія практычна не валодаюць неабходнай інфармацыяй. Асабліва гэта адчувалася ў дзень адкрыцця Алімпійскіх гульняў. Каб трапіць па спецыяльным білеце на сваё месца, давялося не адзін круг зрабіць вакол стадыёна. Але ж гэтыя няўзязкі і няярчэнасці — ужо здабытак гісторыі. І жывём цяперашнім днём і бягучымі падзеямі. Адна з іх — сённяшняе запрашэнне на афіцыйны прыём у беларускае пасольства. Што называецца, будзем наладжваць больш цесныя кантакты з беларускімі дыпламатамі. Дагэтуль яны не былі такімі цеснымі. Бо хто ніхто з беларускіх журналістаў меркаваў пабываць на легендарным футбольным матчы Беларусь—Бразілія ў Манчэстэры. Праўда, з транспартам нам дамовіцца не ўдалося. А плаціць 75 фунтаў за білет туды-назад для нас дарагавата, і цягнуць цяжка запілкаць на спіне — шкода свайму здароўю. Хоць у планах наведваць вышаральныя кваліфікацыйныя матчы з камандай Егіпта застаецца. Хочанца спадзявацца, што нашы планы ўсё ж збудуцца.

Уладзімір ЗДАНОВІЧ, Лондан.

НЕАФІЦЫЙНЫ МЕДАЛЬНЫ ЗАЛІК

| Краіна | Золата | Серабро | Бронза | Усяго |
|-----------------|--------|---------|--------|-------|
| Кітай | 8 | 4 | 2 | 14 |
| ЗША | 3 | 5 | 5 | 13 |
| Італія | 2 | 4 | 2 | 8 |
| Францыя | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Паўднёвая Карэя | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Расія | 2 | 0 | 3 | 5 |
| КНДР | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Казакстан | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Японія | 1 | 3 | 3 | 7 |
| В'яцnam | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Аўстралія | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Бразілія | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Венгрыя | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Нідэрланды | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Грузія | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ПАР | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Вялікабрытанія | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Калумбія | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Куба | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Польшча | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Тайвань | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Тайланд | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Мексіка | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Украіна | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Азербайджан | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Бельгія | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Канада | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Індыя | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Малдова | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Манголія | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Нарвегія | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Сербія | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Славакія | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Узбекістан | 0 | 0 | 1 | 1 |

ГАРЭЛІ ГРАДЗІРНІ

Прычынай моцнага пажару на Мазырскім камбінаце «Этанол» стала парушэнне супрачэжарных патрабаванняў пры правядзенні агнявых работ.

Напярэдадні супрацоўнікамі прыватнага прадпрыемства праводзілася работы па дэмантажу металічных канструкцый з ужываннем газарэзнага абсталявання. Як паведамілі ў прэс-службе Гомельскага абласнога ўпраўлення МНС, тудышчы агонь прыбылі 16 адзінкаў тэхнікі і больш за 50 выратавальнікаў. На той момант на тэрыторыі прамысловай зоны на плошчы 100 кв.м гарэл часткова дэмантаваныя градзірні — вежыявы прылады для астуджэння вады. Была высокая верагоднасць, што полымя перакінецца на іншыя будынкі. Падраздзяленням МНС за 2 гадзіны было ліквідавана ўзгаранне, выратаваны 4 будынкі і 7 градзірняў. Пры гэтым агнём знішчаны 9 прылад для астуджэння вады. Дарчы, яны не эксплуатаваліся з 1995 года. Людзі не пацярпелі.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

Фестываль

АДПАЧЫВАЙ, ЯК БАГДАНОВІЧ!

На выхадных у філіяле музея Максіма Багдановіча «Фальварак Ракуцёўшчына» прайшоў чарговы фестываль беларускай песні і паэзіі «Ракуцёўскае лета-2012». Менавіта тут, у фальварку дробнага шляхіцця Вацлава Лычкоўскага, летам 1911 года адпачываў выдатны беларускі паэт Максім Багдановіч.



Атмасферу адпачынку ў «стылі Багдановіч» дапамагалі ствараць прازیкі, паэты, мастакі: Навум Гальперыч, Людміла Рублеўская, Віктар Шнін, Васіль Жуковіч, Анатоль Бутэвіч, Рыгор Сіціца і інш. А таксама фольк-медыя-гурт «Неруш», ансамбль «Талака», саліст дзяржаўнага ансамбля «Песняры» Андрэй Усанаў і іншыя артысты.

Максім Багдановіч у свой час трапіў на адпачынак у Ракуцёўшчыну дзякуючы запрашэнню супрацоўніку рэдакцыі «Нашай Нівы» братаў Антона і Івана Луцкевічаў. Ім гаспадар фальварка даводзіўся родным дзядзькам. А сёння вось ужо які год Ракуцёўшчына збірае сяброў з усёй Беларусі. Яны не проста цянька творчасці Максіма. Яны — яго заочныя вучні. І ў гэтым можна было пераканацца на фестывалі «Ракуцёўскае лета-2012».

Зоя СВЕТЛАЯ.

Распаўсюджаная ў інтэрнэце «навіна» аб дэвальвацыі не мае нічога агульнага з рэчаіснасцю

Распаўсюджаная ў інтэрнэце «навіна» аб дэвальвацыі, якую нібыта плануе правесці Нацбанк, не мае нічога агульнага з рэчаіснасцю. Аб гэтым БЕЛТА заявіў па ўпраўленні інфармацыі і грамадскіх сувязяў Нацыянальнага банка, каментуючы адпаведную інфармацыю, распаўсюджаную адным з інтэрнэт-рэсурсаў.

«Відавочна, што «крыніца інфармацыі», на якую спасылаецца гэты інтэрнэт-рэсурс, знаходзіцца не ў Нацыянальным банку, а ў рэдэкцыі самога інтэрнэт-рэсурса», — упэунены ў Нацбанк. Верагодна, прычынай з'яўлення такой правакацыйнай інфармацыі менавіта сёння з'яўляецца гарачае надвор'е, з-за якога ў аўтара публікацыі разгулялася фантазія, выказалі меркаванне ў Нацбанк.

«Прыведзеная там (у публікацыі інтэрнэт-рэсурса. — Заўвага БЕЛТА) інфармацыя, уключаючы лічы, відавочна ўзята з галавы Аднае сярэдняе, якое больш-менш блізкае да рэчаіснасці, датычыцца правядзення Нацыянальным банкам актыўнай работы па інфармаванні насельніцтва аб рэальнай сітуацыі ў грашова-крэдытнай сферы», — адзначылі ў ўпраўленні інфармацыі і грамадскіх сувязяў Нацбанка.

КОЖНЫ ПЯТЫ РУБЕЛЬ — АД БІЗНЭСУ

Толькі за першыя шэсць месяцаў гэтага года арганізацыямі малага і сярэдняга бізнесу выплачана ў бюджэт Віцебскай вобласці 964,4 мільярада рублёў падатковых плацяжоў — 22,3% ад усіх пастанупленняў. У Прыдзвінскім краі, паводле інфармацыі абласной падатковай інспекцыі, зарэгістравана больш за 8,3 тысячы арганізацый малага бізнесу.

Найбольшыя сумы падатковых плацяжоў пастанупілі ад арганізацый, якія працуюць у сферы аўтавага гандлю — 434,1 мільярада рублёў, будаўнічых арганізацый — 103,1 мільярада рублёў, ад арганізацый рознічнага гандлю — 41,2 мільярада рублёў.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

АГОНЬ ПАЙШОЎ ПА ДАХАХ

Днём у пасёлку Халмы Гомельскага раёна загарэлася хаця. Да прыезду выратавальнікаў палалі ўжо дзве, а таксама хлэй.

Двое мясцовых жыхароў зрабілі спробу самастойна патушыць пажар да прыбыцця падраздзяленняў МНС, але атрымалі траўмы рознай ступені. З атручэннем прадуктамі гарэня і апёкамі пацярпелыя дастаўлены ў Гомельскую абласную клінічную бальніцу. Тым часам моцны вецер распаўсюджаў агонь і на суседнія будынкі, якія знаходзіліся ўшчыльна адзін ад аднаго. У выніку пажару знішчаны пяць адрын. Акрамя таго, дзве хаць засталіся без дахаў, у іх пашкоджаны сцены і маёмасць. Прычынай пажару ў прэс-службе Гомельскага абласнога ўпраўлення МНС папярэдне называюць падпал.

СВЕТЛАГОРСКАЯ ПРЫГОДЫ

61-гадовы мужчына ў пад'ездзе шматпаверховага дома ў гарадскім пасёлку Сасновы Бор Светлагорскага раёна упаў такім чынам, што яму спатрэбілася дапамога выратавальнікаў.

Як паведамілі ў прэс-службе Гомельскага абласнога ўпраўлення МНС, галава грамадзяніна захрасла паміж лесвічнымі поручнямі і прыступкамі. Выратавальнікі дэфармавалі шанцавы прыладны металічныя часткі поручняў, пасля чаго пацярпелы быў выняты і гледжаны супрацоўнікамі хуткай меддапамогі. Шпіталізацыя не спатрэбілася. У самім Светлагорску тым часам выратавалі гадавалю дзючынку, якая заснула палец у зліўную адтуліну ў ваннай пакоі. Выратавальнікі прынілі рашэнне дэмантаваць металічную насадку зліву і разам з ёй накіраваць дзіця ў прыёмны пакой Светлагорскай бальніцы. Там супрацоўнікі МНС у прысутнасці ўрача-травумаляга, пры дапамоце нажніц на метале вызвалілі палец дзіцяці.

ЛЕЛЬЧЫЦКІЯ ПАГАРЭЛЬЦЫ — ПРАДПРЫМАЛЬНІКІ

Знішчана маёмасць у 6 гандлёвых павільёнах і дах на плошчы 120 квадратных метраў. Гэта — вынік начнога пажару на тэрыторыі рынку ў Лельчыцах.

А палове пятай раніцы вартаўнік паведаміў аб моцным задымленні на рынку «Растоўскі». Да месца пажару былі накіраваны 10 адзінкаў тэхнікі і запарнымі разлікамі. Адкрытым полымем гарэлі тры гандлёвыя павільёны. Праз гадзіну супрацоўнікі МНС ліквідавалі ўзгаранне, прычынай якога папярэдне называюць парушэнне правілаў эксплуатацыі электрасетак і электраабсталявання (кароткае замыканне электраправодкі).



Мы разам — Беларусь!



Каменная Горка прэзідэне на тое, каб стаць самым вялікім жылым мікрараёнам.

Краіна моцная рэгіёнамі: Фрунзенскі раён

САМЫ «СЯМЕЙНЫ» РАЁН МІНСКА

Сёння мы знаёмім вас з яшчэ адным раёнам сталіцы — Фрунзенскім. Ён самы буйны ў Мінску і — самы «сямейны». Уявіце, што менавіта тут жыве 2039 шматдзетных сем'яў. Тут штогод свой дом атрымліваюць людзі розных прафесій, тут становяцца новымі сапраўднымі мінчанамі. Якое ж мінулае ў гэтага раёна і якія яго чакае будучыня? Паглядзім разам.



САМАЕ ШЧАСЛІВАЕ МЕСЦА Ё МІНСКУ

За кошт хуткага будаўніцтва жылля Фрунзенскі раён стаў самым густанаселеным у горадзе. Па звестках на 1 чэрвеня 2012 года, насельніцтва раёна дасягнула 419,7 тысяч чалавек. І самае важнае — сярод іх 2039 шматдзетных сем'яў. Таму раён можна смела назваць самым шчаслівым: шмат дзетак, вядома, робяць бацькоў найшчаслівейшымі ў свеце і найбагацейшымі. У гэтай частцы сталіцы знаходзяць свой дом тыя, хто жадае добрай будучыні для сваёй краіны, тыя, хто ведае, што дзеці — гэта, сапраўды, наша будучыня.

Барыс ВАСІЛЬЕЎ:

«МЫ Ё ПЕРШУЮ ЧАРГУ ХОЧАМ ЗАБЯСПЕЧЫЦЬ УСІХ ЖЫЛЛЁМ, А ПАСЛЯ БУДЗЕМ «ПАДЦЯГВАЦЬ» ІНФРАСТРУКТУРУ...»

«Звезда» пагутарыла з кіраўніком адміністрацыі Фрунзенскага раёна Мінска Барысам ВАСІЛЬЕЎІМ аб эканоміцы, будаўніцтве, экалогіі і іншым.

— У чым асаблівасць Фрунзенскага раёна астальце?

— Галоўная асаблівасць — памеры. Ён самы вялікі. Насельніцтва — каля 420 тысяч чалавек. І гэта раён, які пастаянна расце. Тут будуюцца каля 60% жылля, якое ўзводзіцца на працягу года ў Мінску. Гэта адбываецца на тым, што даводзіцца вырашаць шмат пытанняў па развіцці сацыяльнай сферы абслугоўвання насельніцтва. У нас 40 прадпрыемстваў з колькасцю работнікаў вышэй за 100 чалавек. Але ў аб'ёме горада наша прамысловасць складае толькі каля 6% прадукцыі.

— Якія найбольш сур'ёзныя прадпрыемствы? І якія перажылі крызіс мінулага года?

— Завод ацяпляльнага абсталявання, «Святлопрыбор», «Тытунь-Інвест» і іншыя. Дзіўна, але для прадпрыемстваў таго крызісу амаль што і не было. За кошт «дарагога» долара мы павялічылі экспарт. А кіраўнікі нашых прадпрыемстваў — вопытныя людзі. Яны хутка зразумелі, што змогуць добра зарабіць, і таму для іх крызіс аказаўся выгадным. У нас усё адражывалі правільна — таму і выжылі. Вытрымаў вельмі моцны ўдар МАПІД, калі стрымліваліся цэны. Аднак эканоміка не «правалілася».

— Як прамысловасць уплывае на экалогію раёна?

— Адзіным забруджвальнікам быў завод ацяпляльнага абсталявання. Леўся ён правёў рэканструкцыю, на якую выдаткаваў каля 4 мільянаў долараў. У выніку з'явілася ўстаноўка, якая мінімізуе ўсе выкіды. Таму гэтую тэму мы, на мой погляд, практычна закрылі. Сёння



жо на гэта ніхто не скардзіцца. А прамысловыя зоны ў нас амаль што няма. Таксама дапамагае ружа вятроў — раён добра «праветрываецца».

— Але я так зразумеў, што больш за ўсё вам даводзіцца вырашаць будаўнічыя пытанні...

— Сапраўды. Па-першае, на нашай тэрыторыі размешчана такая буйная будаўнічая арганізацыя, як МАПІД. Яна штогод будзе ад 40% да 50% усіх квадратных метраў сталіцы. А ўсяго ў нас каля 30 будаўнічых арганізацый. Таксама супрацоўнічаем і не са «сваімі», бо ў нашым раёне рэалізуецца каля 110 інвестыцыйных праектаў.

— Напэўна, складана сапраўдзіцца з такімі аб'ёмамі будаўніцтва. Думаю, што і ў вас ёсць праблемы са своеча-

свым з'яўленнем усёй інфраструктуры?

— Так. У першую чаргу гэта Каменная Горка, Маскоўшчына, Дамброўка. Там назіраецца адставанне ад будаўніцтва інфраструктуры: крамы, сістэма бытавога абслугоўвання, пошты, аптэкі, аддзяленні банкаў, дзіцячыя садкі, школы. Мы прымаем захады, але ўсё роўна гэтых аб'ектаў не хапае. У сярэднім па раёне пытанне са школамі і садкамі мы закрываем — прапануем у іншых раёнах. Аднак з астатнім праблема застаецца нявырашанай. Напрыклад, у Каменнай Горцы ўсе памяшканні ўжо маюць гаспадару і ёсць тэрміны ўводу іх у эксплуатацыю. А значыць, у гэтым і наступным годзе ўсе яны павінны адкрыцца. Акрамя таго, ёсць шмат інвестыцыйных праектаў па будаўніцтве вялікіх гандлёвых комплексаў. Таму мы лічым, што праз некалькі гадоў Каменная Горка будзе забяспечана ўсёй неабходнай інфраструктурай.

— З якімі пытаннямі да вас людзі прыходзяць часцей за ўсё?

— Акрамя названых раней праблем, адна з асноўным тэм — недахоп усёй культуры, у тым ліку бібліятэк. І пакуль мы не можам сказаць, што ў бліжэйшы час гэтая сітуацыя зменіцца. У нас на раён фактычна толькі адзін кінатэатр. А зараз жа кінатэатр павінен быць не такім, як трыццаць гадоў таму. Гэта ж цэлы комплекс цяпер. Але ўзяў дзеянне аб'ектаў культуры-спартыўнай накіраванасці ў нас запланавана. Толькі пакуль гэта будаўніцтва мы, на жаль, не можам распрацаваць, бо інвестараў не знаходзіцца.

— Наколькі часта людзі незадаволены адсутнасцю інфраструктуры?

— Ёсць адна асаблівасць. 50% у новых мікрараёнах укладвае горад. І будоўжэты горада празрысты. Няма скарэту з таго, які і на што ён выдаткоўваецца.

І калі кудысьці ідуць грошы, то аднекуль яны забіраюцца. Усё распланавана. Нельга адрозніць усё зрабіць. Толькі паступова, інакш будуць перакосы. Разумеюць, мы ў першую чаргу хочам забяспечыць усіх жыллём, а пасля будзем «падцягваць» інфраструктуру. Людзі ж прыходзяць і кажуць: «Даўце хаця б дзе жыць». І другое пытанне, што дзіцячыя садкі, якія сёння будуць перапоўненымі, праз некалькі гадоў стануць амаль пустыя з нашай нізкай нараджальнасцю. А школьнікі ўжо тым больш праедзе, напэўна, пяць прыпынкаў да школы? У сельскай мясцовасці раней па дзесяць кіламетраў пешшу хадзілі, і ніхто не задаваў пытанняў. А калі хочаце, то арганізуйце таварыствы ўласнікаў. Тады вы самі будзеце выдаткоўваць разам нейкія сродкі і вырашаць свае праблемы.

— Бываюць пытанні, якія не столькі грошай патрабуюць, колькі арганізацыйнай працы. У новых мікрараёнах адна з праблем — спазненне арганізацыі новых маршрутаў грамадскага транспарту. Чаму так марудна гэта вырашаецца?

— Датычна грамадскага транспарту я наўрад ці змагу штосьці сказаць, бо гэтым займаецца Мінтранс. А мы толькі з імі ўзаемадзейнічаем. Ёсць пытанні, якія перыядычна ўзнікаюць. Проста ёсць яшчэ іншы бок праблемы: не хапае кіроўцаў. Ды і ў Мінтрансе вельмі добрая сістэма аналізу загрузкі. І часам бываюць эканамічны нявыгадныя маршруты, дзе трэба зрабіць кошт квіткі ў тры тысячы, калі яго запускаць. А пустыя ж аўтобусы не павінны быць. Для пяці чалавек ніхто гэтага рабіць не будзе. Аднак нагадаю, што наша задача — толькі паказаць, дзе ёсць праблема, а вырашаем ужо не мы.

— А як ідзе азеляненне раёна? Ці ёсць дзе адпачыць жыхарам?

— Мы гэтаму пытанню надаём вялікую ўвагу. Аднак усё роўна не атрымліваецца дасягнуць такой колькасці зялёных насаджэнняў, якой бы хацелася. Ёсць месцы (ад Лынькова да Рафіева), якія ў перспектыве будуць пераўтварацца ў парковыя зоны. Займаемся паркам Мядзевыяна. Да 2015 года павінен быць распрацаваны план рэканструкцыі парка 60-годдзя Кастрычніка. І зноў-такі шукаем інвестараў, якія б таксама нейкія тэрыторыі ўзяліся аднавіць ці стварыць пэўную інфраструктуру. Мы разумеем, што найбольш важная праблема — гэта ўмовы пражывання людзей.

— У вас жа так званы «спальны» раён...

— Так. Таму раніцаў з'яўджаюцца, вечарам — назад. А значыць, вялікая колькасць машын. Але вырашаем і гэты пытанне: напрыклад, зрабілі 4 паласы на Прытыцкага. Цяпер зусім па-іншаму. І пры гэтым капітальных укладанняў не было, усё зроблена эканомна. Зрабілі таксама і праспект Пушкіна. Рамантуем усёв час дарогі. А ў перспектыве — будаўніцтва развязак па прыкладзе праспекта Жукава. Але ж праблема транспарту агульнагарадскага. На жаль, новыя раёны не прыстасаваны да такой колькасці транспарту. Хацелася б, каб жыхары з большым разуменнем ставіліся да таго, які вырашальны пытанні, бо вельмі часта сутыкаемся з праблемамі эгаізму: напрыклад, запланавана паркоўка на месцы зялёнай зоны, на якой і так паркуюцца праз жыхары. Мы вырашылі пабудоваць там паркоўку, а яны кажуць: «Не трэба». Тыя, у каго ёсць машына, маўчаць, у каго няма — супраць. Але мы сустракаемся з людзьмі, запрашаем праектныя арганізацыі — і ўсё спрабуем растлумачыць.

— Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

Фотаздымкі Марыны БЕГУНКОВАЙ.



Храм у гонар Архістратыга Міхаіла, будаўніцтва якога яшчэ працягваецца, знаходзіцца на скрыжаванні вул. Шаранговіча з вул. Яноўскага, мікрараён Сухарава.

ШКОЛ ПАВІННА ХАПІЦЬ УСІМ

Фрунзенскі раён мае 6 сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў, 32 школы, 9 гімназій, 2 пачатковыя і 1 вярчэную школы, 2 школы-садкі, 74 дзіцячыя дашкольныя ўстановы. Толькі за 2009-2010 гады ў эксплуатацыю было ўведзена 9 новых навучальных устаноў: сярэдняя школа № 23 і дашкольная ўстанова № 25 у Сухарава-5, сярэдняя школа № 49 і дашкольныя ўстановы №№ 122, 138, 208 у Маскоўшчыне-3, сярэдняя школа № 2 і дашкольная ўстанова № 149 у Каменнай Горцы-1, дашкольная ўстанова № 45 у Чырвоным

Бары-2. Усе яны пабудаваны на сучасных праектах, маюць лепшае аічынная абсталяванне. Аднак кіраўніцтва раёна разумеюць, што нават гэтай колькасці вучэбных устаноў недастаткова. Таму інвестыцыйнай праграмай горада Мінска на 2012 год запланавана будаўніцтва: — сярэдніх школ і дашкольнай установы ў Каменнай Горцы-3; — сярэдніх школ і дашкольнай установы ў Каменнай Горцы-4; — дашкольнай установы ў Каменнай Горцы-1.

ПРАМЫСЛОВАСЦЬ, ЯКУЮ ВЕДАЮЦЬ І Ё БЕЛАРУСІ, І ЗА МЯЖОЙ

Якская і добра вядомая прадукцыя прадпрыемстваў раёна — радыятары і ацяпляльныя катлы, мэбля, абутак, тканіна, будаўнічыя матэрыялы, электраўстаноўчыя прыборы, працоўнае адзенне — запатрабаваны на айчынным і замежным рынку. Аснову прамысловага патэнцыялу складаюць 38 арганізацый, на якіх працуе 13,4 тысячы чалавек.

- Найбольш буйныя прадпрыемствы: — ААТ «Мінскі завод ацяпляльнага абсталявання»; — ТАА «Тытунь-Інвест»; — ААТ «Сукно»; — ПУП «Святлопрыбор» ГА «БелТІЗ»; — ААТ «Мінскі завод будаўнічых матэрыялаў»; — СТАА «Чаўляр»; — СП «АЗС-Індустрыя» ТАА і іншыя.

Добра развіваецца малы бізнэс. У Фрунзенскім раёне добра стымулююць дзелавую актыўнасць. Усяго зарэгістравана 30637 суб'ектаў малага бізнэсу, сярод якіх 9915 юрыдычных асоб і 20722 індывідуальныя прадпрыемальнікі.

ІНВЕСТАРЫ АКТЫЎНА Ё КЛАДВАЮЦЬ ГРОШЫ Ё ГАНДАЛЬ

Спецыфіка развіцця раёна (вялікая шчыльнасць насельніцтва) дае падставы для цікавасці да тэрыторыі з боку камерцыйных структур. Асабліва гэта датычна гандлёвай галіны. Зараз у раёне працуюць 466 гандлёвых аб'ектаў: 209 харчовых крам, 257 нехарчовых гандлёвых аб'ектаў розных фармацатаў, 2 рынкі і 8 гандлёвых цэнтраў. Акрамя таго, ёсць 18 фірменных крам — Дзяржынскай і Смалевіцкай птушкафабрык, СП «Отыка», ЗАТ «Атлант», ААТ «Світанак», СТАА «Серж» і іншыя. У 2008-2010 гадах былі рэалізаваны буйныя інвестыцыйныя праекты па будаўніцтве гандлёвых цэнтраў «Карона», «Магніт», «Гіпа», будаўнічага гіпермаркета «Мацярскі». За 2011 год адкрыта яшчэ 56 новых гандлёвых аб'ектаў, а за паўгода 2012-га — 44. Цяпер раён працуе над рэалізацыяй 110 інвестыцыйных праектаў, сярод якіх 35 — у рамках рэалізацыі Дэкрэта Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 6 жніўня 2009 года № 10 «Аб стварэнні дадатковых умоў для інвестыцыйнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь». Шмат аб'ектаў і праектаў. Самы значны з такіх — гандлёва-забаўляльны цэнтр «Гулівер».

ДЗЕ «КУЛЬТУРНА» АДПАЧЫЦЬ?

- Сетка ўстаноў культуры Фрунзенскага раёна, на жаль, уключае толькі 22 аб'екты: — 5 бібліятэк (з іх 3 — дзіцячыя); — 4 дзіцячыя музычныя школы; — 1 кінатэатр («Аўрора»); — 2 установы клубнага тыпу: ДК ААТ «МАПІД», ДК ПУП «Сонечны парк», дзе плануецца адкрыць забавляльны цэнтра сямейнага тыпу; — 4 дыскатэкі і дыскаклубы; — 5 бильярдных клубаў; — Канцэртна-забаўляльны клуб «Рэпаблік».

ДЗЕ СПОРТ — ТАМ І ЗДAROЎЕ

Спартыўна-аздраўленчая база раёна — гэта Мінскі льядовы палац спорту, Гарадскі цэнтр алімпійскага рэзерву па тэнісе, фізкультурна-аздраўленчыя комплексы «Беларускі патэзна-артапедычны аднаўленчы цэнтр» і РУП «Белаўтадар». А таксама ёсць 16 цэраў, 5 басейнаў, 4 закрытыя і 7 адкрытых тэнісных кортаў, 7 стацыянарных хакейных каробак, 2 стадыёны з трыбунамі на 1500 месцаў. Але спартыўныя аб'екты будуць узводзіцца і надалей.

ЁСЦЬ ДЗЕ І ПАДСІЛКАВАЦА

У Фрунзенскім раёне функцыянуюць 255 аб'ектаў грамадскага харчавання. Толькі сёлета за першае паўгоддзе пачалі сваю працу 4 новыя аб'екты грамадскага харчавання на 165 месцаў.



ГІСТОРЫЯ РАЁНА

Пасля вайны Мінск вельмі імкліва развіваўся. Фрунзенскі раён з'явіўся 17 красавіка 1951 года. Назву ён атрымаў у гонар палкаводца грамадзянскай вайны, аднаго з членаў першага складу Мінскага Савета рабочых і салдацкіх дэпутатаў, першага начальніка народнай міліцыі Мінска Міхаіла Васільевіча Фрунзе.

У 1978 годзе раён быў узбуйнены за кошт вёскі Вялікае Мядзевыяна і мястэчка Бараноўшчына. Пасля тэту быў пабудаваны мікрараён Запад. На пачатку 1990-х распачалося будаўніцтва мікрараёна Сухарава, у склад якога праз некалькі гадоў увайшла і сама вёска Сухарава, а пазней — і Чырвоны Бор. Рост раёна аказаўся такім хуткім, што ў 2000 годзе частку тэрыторыі, якая знаходзіцца паміж чыгуначкай Мінск — Маладзёзна і праспектам Пераможцаў, аддалі суседняму Цэнтральнаму раёну. Праз чатыры гады ў межах Фрунзенскага раёна аказаліся вёска Маскоўшчына, мястэчка Кунцаўшчына, а таксама іншыя тэрыторыі, дзе апошнім часам адбываецца масавае жыллёвае будаўніцтва. З'явіліся мікрараёны Дамброўка, Каменная Горка... Сёння гэта ўжо найбуйнейшы раён сталіцы, які займае 14% агульнагарадскай плошчы і аб'ядноўвае паўночна-заходнюю частку Мінска.

УСЕ ЖЫХАРЫ ПАВІННЫ БЫЦЬ ЗДAROVЫМІ

За гэтым сонечце 17 лячэбна-прафілактычных устаноў: 6 дарослых і 4 дзіцячыя паліклінікі, адна стоматалагічная паліклініка, амбулаторыя агульнай практыкі, дзіцячая інфекцыйная бальніца, радзільны дом, філіял гарадскага наркалагічнага дыспансэра, 2 падстанцыі хуткай медыцынскай дапамогі. Апош-

нім часам многія аб'екты аховы здароўя былі альбо пабудаваны, альбо мадэрнізаваны. Рамонт, мадэрнізацыя і рэканструкцыя некаторых ідуць і зараз. Згодна з планам, у Маскоўшчыне-3 з'явіцца яшчэ адна падстанцыя хуткай медыцынскай дапамогі, а ў Каменнай Горцы-2 — новая дзіцячая паліклініка.



Установа аховы здароўя «10-я гарадская паліклініка» ўведзена ў эксплуатацыю ў жніўні 2009 года. Зона абслугоўвання паліклінікі была вызначана такім чынам, каб жыхары мікрараёна мелі магчымасць праходзіць медыцынскае абслугоўванне ў адной паліклініцы ўсёй сям'ёй (дарослыя і дзеці). Усяго ў раёне абслугоўвання працуе 40 000 дарослых, 11 200 дзяцей.

ВІЗІТОЎКА РАЁНА — ЖЫЛЛЁВАЕ БУДАЎНІЦТВА

Напэўна, няма нічога дзіўнага ў тым, што найбуйнейшыя ў горадзе і нават рэспубліцы будаўнічыя арганізацыі знаходзяцца ў раёне сталіцы, дзе больш за ўсё і будуецца жылля. Гэта — ААТ «МАПІД», ААТ «Мінскі домабудаўнічы камбінат», РУП «Белаўтастрада», РУП «Будаўніча-мантажны трэст №8» і іншыя. З кожным годам у раёне расце колькасць квадратных метраў, якія ўводзіцца ў эксплуатацыю. За 2011 год гэтай лічба складала 588,205 тысячы, што эквівалентна 60 жылым дамам, а дакладней — 8950 кватэрам. У першым паўгоддзі 2012-га ўжо пабудавана 183,140 тысячы квадратных метраў. Але нават пры такой колькасці новабудулі кожны мікрараён мае сваё непаўторнае аблічча. А за чысціні, утульнасцю і камфортам назіраюць два жыллёва-рамотныя аб'яднанні, што ўключаюць 26 жыллёва-эксплуатацыйных службаў (19 ЖЭСаў, 7 ЖЭУ), 9 грашовых-разліковых цэнтраў. Акрамя таго, на тэрыторыі раёна арганізавана 76 таварыстваў ўласнікаў, якія знаходзяцца на самаабслугоўванні. Улічваючы нашароччанае жыллёвае будаўніцтва, можна меркаваць, што колькасць таварыстваў ўласнікаў будзе яшчэ расці. Аднак усё роўна працы для ЖЭСаў хапае: у раёне 143 вуліцы, а плошча дарожнага палатна складае 3105,5 тысячы квадратных метраў. На тэхнічным абслугоўванні ЖЭС знаходзяцца 1116 жылых дамоў плошчай 7,5 мільяна квадратных метраў.



Розеткі і выключальнікі, званкі і падаўжальнікі — без усяго гэтага немагчыма ўявіць сучасны дом. Таму, калі вы, шануюныя чытачы, збіраецеся гэтым летам зрабіць ремонт, раім спыніць выбар на электраўстаноўчных вырабах гандлёвай маркі «BYLECTRICA». Бо прадукцыя, зробленая ў сценах ПУП «Святлопрыбор», — насамрэч годны пропуск у «царства святла» па даступных цэнах.

«BYLECTRICA»

«BYLECTRICA» запатрабавана як у Беларусі, так і за яе межамі



Дырэктар ПУП «Святлопрыбор» Канстанцін КАНОЙКА.

— Сёння ў месяц мы выпускаем прадукцыю арыенціравана на 22 млрд беларускіх рублёў, — распавядае дырэктар прадпрыемства «Святлопрыбор» Канстанцін КАНОЙКА. — Яна адрозніваецца аптымальным спалучэннем кошту і якасці, таму і запатрабаваная ў пакупніка. Прычым не толькі беларускага. У рэспубліцы мы рэалізуем крыху больш як 30% сваіх вырабаў: больш проста не патрабуецца. 66% праддэма за межы Беларусі — у Расію, Латвію, Літву, Казахстан, Украіну, Малдову. Пастаянна пашыраем сваю дылерскую сетку. Бо менавіта дылеры дазваляюць нам быць бліжэй да замежнага заказчыка.

За мяжой у кампаніі няма канкурэнтаў. Таму, каб пакупнікі з года ў год рабілі выбар на карысць беларускіх вырабаў, прызначаюцца дырэктар, прыходзіцца працаваць і працаваць. Пастаянна ўдасканальваюць вытворчасць: укараняць сучасныя тэхналогіі, расшыраць асартымент і асвойваюць новыя віды вырабаў. «Пры ўсім гэтым мы імкнемся, каб цана на нашу прадукцыю была на 10-20% ніжэй, чым у канкурэнтаў», — адзначае Канстанцін Канстанцінавіч. Асноўная маса кліентаў кампаніі — людзі з сярэднім і нізкім даходам. Але і заможныя спажываюць не заўсёды гатовы «выкласці» 10-20 еўра за адну розетку еўрапейскай вытворчасці. Таму і яны спыняюць свой выбар на недарагіх, але надзейных вырабах «Святлопрыбора». Тым больш што па дызайне многія з іх не адрозніваюць ад дарагіх імпартаў. А калі няма розніцы, то, сапраўды, нашошта плаціць больш?

«Bylectrica» — асвятленне, якое праслужыць вам шмат гадоў.

Нашы заслугі

Прадукцыя кампаніі не раз становілася лаўрэатам конкурсаў «Лепшыя тавары Рэспублікі Беларусь», «Лепшыя тавары Рэспублікі Беларусь на рынку Расійскай Федэрацыі», атрымлівала ўзнагароды іншых прэстыжных выстаў і кірмашоў. «Святлопрыбор» неаднаразова была прысуджана прэмія ўрада Рэспублікі Беларусь за дасягненні ў галіне якасці. А ў 2004 годзе прадукцыя прадпрыемства (у прыватнасці, выключальнікі ўстаноўчныя і іх вузлы) была сертыфікавана ў самым прэстыжным еўрапейскім органе па сертыфікацыі VDE (Германія) на адпаведнасць патрабаванням міжнародных стандартаў. Гэта дало ім права маркіраваць вышэйзгаданыя вырабы знакам CE, што пацвярджае бяспеку вырабаў і дазваляе прадаваць іх на еўрапейскім рынку.



Электраўстаноўчныя вырабы «Bylectrica» адпавядаюць усім міжнародным стандартам і сертыфікатам:

- СТБ
- ISO 9001
- ИСО 1400
- СТБ 18001
- VDE з правам маркіроўкі вырабаў CE

Экскурс у гісторыю

Гісторыя прыватнага ўнітарнага прадпрыемства «Святлопрыбор»
ГА «Беларускае таварыства інвалідаў па зроку» налічвае больш як 80 гадоў.

У 1928 годзе пастановай выканаўчага камітэта і Савета народных камісарыяў БССР па хадайніцтве Цэнтральнага праўлення Беларускага таварыства слепых была арганізавана Мінская арцель для інвалідаў па зроку. Пачалі з вытворчасці кардоннай цацкі, потым перайшлі да выпуску шчаціна-шточных і лямпава-валеных вырабаў.

У 1962 годзе ў Мінску быў уведзены ў эксплуатацыю новы вытворчы корпус плошчай 2520 кв.м. Гэта дазволіла пачаць пераарыентацыю вытворчасці на выпуск электратэхнічнай прадукцыі, якая найбольш адпавядае рацыянальнаму якасцям працаўладкаванню інвалідаў па зроку. Хуткімі тэмпамі раслі аб'ёмы вытворчасці, пашыраўся асартымент выпускаемых вырабаў.

У 1993-1995 гадах ва ўмовах усеагульнага развалу эканомікі прадпрыемства было пад пагрозай знікнення. Менавіта тады яго ўзначаліў Канстанцін Канстанцінавіч Канойка. Дзякуючы яго глыбокім ведам і ўкараненню новых метадаў кіравання прадпрыемства змагло не толькі выжыць у цяжкіх эканамічных умовах, але і стаць вядучым вытворцам электраўстаноўчных вырабаў у Рэспубліцы Беларусь.

У 2000 годзе Мінскае вучэбна-вытворчае прадпрыемства перайменавалі ў ПУП «Святлопрыбор» ГА «БелТІЗ». Сёння тут функцыянуе 7 асноўных відаў вытворчасці: зборачна-мантажная, ліцця дэталей з пластыка, гальванакрышчэ, штампаваная, інструментальная, энергамеханічная, надомнай працы. Аб'ёмы вытворчасці і рэалізацыі прадукцыі за апошнія гады выраслі, таму ў Барысаве, Баранавічах, Слуцку, Чэрвені адкрыты дадатковыя філіялы, якія займаюцца зборкай электраўстаноўчных вырабаў. Сёння на ПУП «Святлопрыбор» забяспечана занятасць больш як 800 інвалідаў па зроку.



Начальнік вытворчасці Станіслаў АРЛОЎСКІ са сваім намеснікам і памочнікам, які кампенсуе недахопы зроку, Таццянай ГУРЫНОВІЧ.

«Не рызыкуйце жыццём. Абараніце сябе вырабамі з УАА!»

Акрамя асноўных пераваг прадукцыі «Святлопрыбора», трэба назваць і яшчэ некалькі яе бясспрэчных вартастаў. Гэта ПРАСТАТА УСТАНОЎКІ. Мантаж розетак, выключальнікаў, блокаў протэі і зразумелы нават для непрафесіянала. А розеткі з серыі «Парытэт» можна ўсталёўваць замест старых савецкіх, не звяртаючыся да дэзубаня сцен. Корпус вырабаў выкананы з белага пластыку ABS, устойлівага да знешніх уздзеянняў і ультрафіялетавага выпраменьвання. Ён не такі маляві і не жоўне, як полістырол, што, несумненна, ацэнюць любая гаспадыня.

— Многім падабаюцца выключальнікі з неонавымі індыкатарамі падсвечвання, якія дазваляюць лёгка знайсці прыбор у цемры, — дадае Канстанцін Канойка. — Для дачы ж ідэальна падыдуць вырабы серыі «Пралеска». Есць у серыі і некалькі вырабаў, якія абаронены ад пырскаў, таму іх можна ўстанавіць нават у лазні. Мы клапацімся пра вас і вашых блізкіх: выпускаем новыя віды прадукцыі з ацэнкам на электрабяспеку.

Штогод у рэспубліцы ад паражэння электрычным токам атрымліваюць траўмы і гінуць людзі. Прычым не толькі на вытворчасці, але і ў побыце. За апошні час пачасціліся выпадкі смерці ад удару токам у ваннах калякох пры ўключаных пральных машынах.

— Мы распрацавалі ўнікальныя розеткі і падаўжальнікі з УАА (устройства аб'яднанага адключэння), якія здольныя імгненна адключаць абсталяванне пры ўцэцы току, — распавядае дырэктар ПУП «Святлопрыбор». — Тым самым прадукцыя не толькі электратраўма, але і пажары і ўзгаранні. Вы можаце засцерагнуць дом або будаўнічы аб'ект, не толькі выкарыстоўваючы розетку з УАА, але таксама пры дапамозе падаўжальніка з УАА, падключанага да стандартнай розетки.

Ні для каго не сакрэт, што маленькія дзеці вельмі цікаўныя. Не раз бачыла, як малыя спрабавалі ўставіць у розетку відэлец альбо шпілку. Спецыяльна для малых бацькоў на прадпрыемстве і пачалі выпускаць розеткі з ахоўнымі шторкамі, якія перашкаджаюць доступу дзяцей да токаводных элементаў.

«Любы капрыз за вашы грошы»

Гартаю каталог... АСАРТЫМЕНТ вырабаў «Святлопрыбора» ўраджае сваёй разнастайнасцю. Прадпрыемства вырабляе выключальнікі, блокі, падаўжальнікі, штыпельныя вілкі, мантажныя каробкі, розеткі самых розных відаў. І для камп'ютараў, і для тэлефонаў, і для тэлевізараў. Канструктары прадпрыемства надаюць асабліва ўвагу і ДЫЗАЙНУ вырабаў.

— На выключальнікі, розеткі ёсць вызначаная мода і стыль — як на машыны і ўсё астатняе, — адзначае Канстанцін Канойка. — Густы ў людзей розныя, і трэба ўлічваць пажаданні ўсіх. Сёння не варта вынаходзіць веласіпед, калі ён вынайздзены. Мы адсочваем, што новага з'яўляецца ў Еўропе, і стараемся не адставіць. Пераймаем самае лепшае і ўдасканальваем. А межу да сканаласці, вы ж ведаеце, няма...

Сёння пакупніку прапаноўваюцца выключальнікі і розеткі шасці серыі: «УТУЛЬНАСЦЬ», «СТЫЛЬ», «ГАРМОНІЯ», «ГАРМОНІЯ-ЛЮКС», «ПАРЫТЭТ», «ПРАЛЕСКА». Калі вы



Упакоўшчык-укладчык Вікторыя АЛЬШОЎСКАЯ.

Вельмі важна, што пры невысокай цане ЯКАСЦЬ прадукцыі прадпрыемства знаходзіцца на высокім узроўні. Усе прыборы зроблены дыхтоўна, надзейна. Бо работнікі прадпрыемства даражаць сваім месцам: інваліду па зроку не так проста сёння ўладкавацца на працу.

Знаёмы расійскі журналіст распавядаў, што калі на яго радзіме на прылаўку ляжаць выключальнікі беларускай і расійскай вытворчасці, то большасць расіян аддае перавагу беларускім. Прычым не толькі таму, што яны танней. Проста за імі замацавалася слава якаснай прадукцыі, з якой не ўзнікае праблем. І яшчэ адзін паказальны факт. Канстанцін Канойка распавёў, што не так даўно ім з Казахстана прysłалі ўзоры электраўстаноўчных вырабаў кітайскіх і турэцкіх вытворцаў з паметкай «Зроблена ў Беларусі». Безумоўна, гэтыя падрабкі беларускіх вырабаў ніякай якасці і бяспекі не адпавядаюць. А падрабляюць жа, як вядома, толькі лепшыя маркі!

«Даём магчымаасць кіраваць святлом»

Выключальнікі з датчыкамі руху, святлодыёдныя святлы, а таксама святлодыёдныя пражэктары прызначаны для ашчадных пакупнікоў. Яны, паводле слоў спецыялістаў, дазваляць істотна эканоміць на выдатках на электраэнергію.

Так, выключальнікі асвятлення на базе датчыкаў руху — выдатны выбар для месцаў з непрацяглым знаходжаннем людзей — такіх, як пад'езды, калідоры, падвалы. Устанавіць такі выключальнік — і вы самі зможаце кіраваць святлом, прымушаючы яго з'яўляцца і знікаць, калі гэта неабходна. Гнуткія налады дазваляюць рэгуляваць інтэрвал вытрымкі часу і ўзровень асветленасці. Датчыкі руху не ствараюць радыёўперашкод або іншых шкодных выпраменьванняў. Усталюваўшы гэтае ўстройства кіравання святлом у сваім доме, вы скароціце спажыванне электраэнергіі і значна павялічыце інтэрвал паміж заменай лямпаў.

Істотна скароціцца выдаткі на аплату электраэнергіі і пасля замены традыцыйных лямпаў напальвання на святлодыёдныя святлы. Да слова, «Святлопрыбор» стаў адным з першых вытворцаў энергаберагальных святлы ў Беларусі.

— Без сумневу, за святлодыёднымі святлымі будучыня і неўзабаве яны зоймуць дамінуючае становішча перад традыцыйнымі крыніцамі святла, — перакананы Канстанцін Канойка.

— Бо яны маюць шэраг бясспрэчных пераваг. Спажываюць у 6-10 разоў менш электраэнергіі, ды і служаць у 50-60 разоў даўжэй, чым звычайныя люмінесцэнтныя і лямпы напальвання. Акрамя таго, святлодыёдныя лямпы абсалютна бяспечныя для здароўя чалавека, не ўтрымліваюць ртуті, у адрозненне ад люмінесцэнтных лямпаў, і не патрабуюць спецыяльных умоў для ўтылізацыі.

Сёння ў буйных гарадах будынкі падсвечваюцца натрыевымі пражэктарамі. Адзін такі пражэктар спажывае як мінімум 500 Вт энергіі.

— Нашы ж святлодыёдныя пражэктары спажываюць усяго толькі 20 Вт, — акцэнтуюе ўвагу Канстанцін Канстанцінавіч. — Адчуваеце розніцу? Вось вам і эканомія. Праўда, яны, безумоўна, сёння і больш дарагія. Але, разам з тым, і больш даўгавечныя: тэрмін эксплуатацыі — да 50 000 гадзін без дадатковага тэхнічнага абслугоўвання. Мы палічылі, што на працягу 3 гадоў акупляецца цалкам. Тэрыторыя нашага прадпрыемства падсвечваюцца такімі пражэктарамі. Гэта зручная рэч і на лекцыях. Можна іх настраіць так, каб яны аўтаматычна запальваліся пры з'яўленні паблізу чалавека.



У планах — энергаберагальныя святлы для цяпліц і птушкафабрык

Вядучы інжынер-канструктар «Святлопрыбора» Віталь УРБАНОВІЧ распавёў, што цяпер канструктарскі аддзел працуе над вілкай і розеткай прамысловага прызначэння на 5 кантактаў магутнасцю 16 ампер. «Пакуль у Беларусі такія прыборы па еўрапейскім стандарце ніхто не робіць. Таму беларускім будаўнічым арганізацыям нічога не застаецца, як набыць іх за мяжой».

Кампанія сёння, як адзначалася вышэй, арыентуецца на святлодыёдныя, энергаберагальныя прадукцыю. Таму не дзіўна, што, калі зайшла гаворка пра планы на бліжэйшую перспектыву, пачулі...

— Планаем выпускаць энергаберагальныя святлы не толькі для офісаў і кватэр, але і для цяпліц, — кажа Канстанцін Канойка. — Мы не батанікі, таму спачатку парайліся з Акадэміяй навук. І цяпер, з улікам рэкамендацый навукоўцаў, прыступаем да справы. Акрамя таго, сёння можна выпускаць святлодыёдныя святлы для птушкафабрык, якія здольныя не толькі святліць, але і грэць.



Інжынер-канструктар Аляксандр СЕЛІВОН, інжынер-тэхнолаг Андрэй ДЗЯТКО і вядучы канструктар Віталь УРБАНОВІЧ (злева направа).

УТУЛЬНАСЦЬ І СВЯТЛО З КОЖНАЙ РАЗЕТКАЙ



Рэзбанарэзчык Пётр ВЕРЫН.



Начальнік участка зборкі Вольга ТРАЦЦЯКОВА (злева) заўсёды знаходзіць час парамаўляць з работнікамі прадпрыемства.

«52% работнікаў — інваліды па зроку»

Сёння на прадпрыемстве працуе звыш 1600 чалавек, з іх каля 850 — інваліды па зроку 1 і 2 групы. Пераважная большасць інвалідаў займаецца зборкай вырабаў. Але ёсць і выключэнні. У прыватнасці, **АРЛОУСКІ Станіслаў Станіслававіч**, для якога за 46 гадоў «Святлопрыбор» сапраўды стаў другім домам, ужо не першы год працуе начальнікам вытворчасці. «Мае недахопы зроку кампенсуе мой наместнік Гурыновіч Таццяна Іванаўна», — адзначае Станіслаў Станіслававіч і ветліва згадзіўся правесці нас па прадпрыемстве.

Рыма СЯРГЕЕВА, слесар механазборных работ:

«Я ДЛЯ СЯБЕ ТУТ ЗНАЙШЛА МАГЧЫМАСЦЬ РЭАЛІЗАВАЦА»

— Тут для нас, інвалідаў па зроку, ёсць работа, якая дазваляе адчуваць сябе запатрабаванымі. Калі я ўладкавалася сюды, у мяне было маленькае дзіця. Кіраўніцтва пайшло насустрач і прадставіла зручны для мяне графік, работу ў адну змену. Калі дзіця хварэла, прафсаюз аплачваў нам большую частку пецўёў у санаторый. Я сабе тут сябровак знайшла, і не адну. Менавіта тут атрымала магчымасць рэалізавацца. Удзельнічала ў спаборніцтвах па нартах, перамагла ў конкурсе «Міс «Святлопрыбор»». Для тых, хто жадае, заўсёды ёсць магчымасць не дзе паўдзельнічаць. Ёсць спартыўная зала, дзе можна ў тэніс пагуляць, на трэнажорах пазаймацца. Нас возіць на экскурсіі ў іншыя гарады. За 4 гады так прывыкла да такога жыцця, што мне здаецца гэта так натуральна. Ёсць на прадпрыемстве і дзянясткі. Нават здаровыя людзі бачаць у «Святлопрыборы» надзейную апору



для сябе ў жыцці. А што ўжо пра нас казаць? **Пётр ВЕРЫН**, з якім мы пазнаёміліся ў адным з цэхаў, працуе тут рэзбанарэзчыкам ні многа ні мала 15 гадоў. «Хочацца, каб больш працы было. Бо такія цэны ў крамах... Калектыў у нас добры. Свой радыёвузел ёсць. Я заўсёды працую ў навушніках: слухаю па радыё навіны прадпрыемства, музыку, аўдыянігі. Слухаеш і не заўважаеш, як час за працай праходзіць. Цэх — наш другі дом. Вы б ведалі, як мы, невідучыя, дома сумуем. А тут адчуваеш, што прыносіш карысць. Ды і грошы не лішнія».

— Мы стараемся прымяняць гнуткую сістэму аплаты працы сваіх работнікаў, — адзначае кіраўнік прадпрыемства. — Інваліды-зборшчыкі ў нас працуюць па прынятай: колькі зрабілі — столькі і атрымалі. Сярэдняя зарплата сёння па прадпрыемстве складае 2 млн 300 тысяч. Каб людзі маглі больш зарабляць, трэба павышаць прадукцыйнасць працы. Іншага шляху няма. Бо падвышэнне цэны на сваю прадукцыю мы сёння не можам, таму што рызкуем страціць пакупніка, для якога няма розніцы, хто вырабіў прадукцыю — здаровы чалавек ці інвалід па зроку. У крамах, перш за ўсё, кіруюцца спалучэннем цэны і якасці. А мы, паўтаруся, робім прадукцыю не горшую, чым выпускае Германія, Францыя, Італія, Швецыя.

Дзейнічае на «Святлопрыбор» і цэх надомнай працы для інвалідаў па зроку.

— Сёння з Серабранкі, Зялёнага Луга інваліду даволі цяжка дабрацца да прадпрыемства, — дадае Канстанцін Каноіка. — Таму мы, каб забяспечыць іх занятасць, развозім дэталь для зборкі ў тым ліку і за межы калыцкай дарогі — у Заслаўе, Дзяржынск.

«Мы не толькі працуем, але і адпачываем»

Вялікая ўвага на прадпрыемстве надаецца мастацкай самадзейнасці, спорту.

— Больш за 80 гадоў «Святлопрыбор» не толькі дае працу сотням інвалідаў па зроку, але і забяспечвае іх сацыяльную рэабілітацыю, каб яны камфортна адчувалі сябе і ў цэху, і дома, і на вуліцы, маглі наведваць культурныя ўстановы, карыстацца камп'ютарам і самі сябе абслугоўваць у побыце, — адзначае намеснік дырэктара па ідэалагічнай рабоце і сацыяльных пытаннях **Таццяна СМАЛЯК**. — На прадпрыемстве дзейнічаюць ажно 23 гурткі па інтарэсах, праводзіцца круглагадзічная спартакіяда па 6 відах спорту. Летась мы атрымалі два залатыя медалі па выніках прафесійнага конкурсу «Брэнд Гола» ў намінацыі «Лепшы працадаўца» і «Інклюзіўныя праекты і бізнес-мадэлі» катэгорыі «Сацыяльна адказны брэнд». Маём таксама і пераходны кубак за дзясянненні ў вобласці рэабілітацыі.



Урач-стаматолог Людміла БАРАВАЯ.



Медыцына па фізіятэрапіі Алена БЕЛАЯ.

Ёсць на заводзе і свая сталовая на 150 пасадачных месцаў, дзе абедзе паўгорада, і ўласны медпункт, які прадпрыемства ўтрымлівае з прыбытку, дзе ўсім работнікам аказваецца бясплатная меддапамога. Паводле слоў **фельчара Алены КОМАР**, якая і правяла нас па адрамантаваных чысцельных кабінетах, найбольш папулярнасцю сярод работнікаў карыстаюцца стаматологі і фізіякабінет, куды закупаюць новае абсталяванне, ультрагук, масажнае крэсла.

Мае «Святлопрыбор» і ўласную базу адпачынку «Ведрыца» на беразе возера ў Чэрвеньскім раёне.

— Там летам мае магчымасць адначасова адпачываць каля 60 чалавек, — распавядае Канстанцін Каноіка. — Найшым работнікам вельмі падабаецца. Ды і такі адпачынак па кішэні моцна не б'е. Людзі аплачваюць толькі 10% ад кошту пецўёў. Больш за тое, адвозім туды сваім аўтобусам і забіраем назад.

А праз дарогу — новенькі інтэрнат для іншагародніх

Праз дарогу ад прадпрыемства знаходзіцца прывабны пяціпавярховы будынак. Там, пачынаючы з 2011 года, выдзяляюцца месцы для іншагародніх інвалідаў па зроку, якія хочуць працаваць на «Святлопрыборы».

— Калі наведваў наша прадпрыемства Прэзідэнт, узнікла пытанне, ці ўсім мы можам забяспечыць работай, — распавядае намеснік дырэктара па ідэалагічнай рабоце і сацыяльных пытаннях **Таццяна СМАЛЯК**. — Мы сказалі, што мінчан усіх. А вось тых, хто жыве за Мінскам — там, дзе няма спецыялізаваных прадпрыемстваў, на жаль, не. Тады кіраўнік дзяржавы і даручыў пабудаванне інтэрната на 80 месцаў для маладых людзей. Пабудавалі яго літаральна за год. Адкрыццё адбылося 1 ліпеня 2011-га. Там для інвалідаў па зроку створаны ўсе ўмовы. Мэбля (у пакоях кватэрнага тыпу) мае закругленыя вулгі. Ёсць турнікеты, прыступка першая і апошняя афарбавана ў жоўты колер. Гэта, сапраўды, цудоўны падарунак маладым людзям, якія пасля заканчэння спецыялізаваных школ-інтэрнатаў маюць магчымасць прыехаць у Мінск і хадзіць на працу праз дарогу.



У фірменнай краме заўсёды шмат пакупнікоў.

Запрашаем па пакупкі!

Шаноўныя мінчане і госці сталіцы, фірменная крама ПУП «Святлопрыбор» ГА «БелТІЗ» (вуліца Якубоўскага, 52; станцыя метро «Кунцаўшчына») чакае вас ва ўсе дні, акрамя выхадных — **ПАНЯДЗЕЛКА І НЯДЗЕЛІ — з 10:00 да 16:00.**

Сандзень — апошні працоўны дзень месяца.

Толькі тут вы можаце набыць увесь асартымент прадукцыі (разеткі, выключальнікі, электраўстаноўачныя вырабы) па самых выгадных цэнах.

УНП 100258222

«17 гадоў мы працуем без крэдытаў»

Як вядома, у пачатку 1990-х прадпрыемства перажывала не самыя лепшыя часы і было пад пагрозай закрыцця. І Канстанцін Каноіка, які заняў крэсла дырэктара пасля трох гадоў працы галоўным інжынерам, можна сказаць, падняў яго з руін. Мы папрасілі кіраўніка падзяліцца сакрэтамі поспеху.

— Сакрэт тут ніякага няма, — кажа Канстанцін Канстанцінавіч. — Проста мы з самага пачатку правільна размяркоўвалі грошы, не прадалі іх. Аб гэтым сведчыць хоць бы тое, што з 1995 года мы не бярэм крэдытаў. Я не прыхільнік крэдытаў. Браць лёгка, а аддаваць трэба сваё. Акрамя таго, з першага дня зрабілі стаўку на новыя вырабы. Мы канструктарам плацілі па акладзе — па два за распрацоўку і ўкараненне гэтых вырабаў. Таму людзі імкнуліся працаваць хутка і якасна. У нас і сёння калектыў добры: асноўная маса — 99,9% — добрасумленна

Ліццёшчык Іна ІВАНОВА і наладчык Віталь ЦЯРЭШКА настрайваюць тэхніку для ліцця вырабаў з пластмасы.



Начальнік цэха Валерый ПАУЛОУСКИ.

ставяцца да працы, не парушаюць працоўную дысцыпліну. Мы ўдзячны Прэзідэнту і ўраду, якія пакінулі прадпрыемству льготы па падатках. Гэта дазваляе нам кампенсавачы непрадукцыйную працу інвалідаў па зроку. Таксама ў нас было старое абсталяванне, якое мы пастараліся як мага хутчэй замяніць на новае, сучаснае — нямецкае і паўднёва-карэйскае. Гэта дазволіла нам не толькі выпускаць больш якасную прадукцыю, але і павысіць культуру вытворчасці.

У гэтым мы змаглі пераамацаць ужо ў пластакавым цэху.


— Вы б сюды раней не прыйшлі такой прыбранай, — з усмешкай падкрэсліў **начальнік цэха Валерый ПАУЛОУСКИ**. — Старыя машыны працякалі. Цяпер зрабілі наліўную падлогу, якая не прапускае масла. Карэйскія машыны не ствараюць шуму, таму работнікам не даводзіцца хадзіць з бірушамі. Палепшыліся ўмовы працы. Раней у машыны жанчыны засыпалі матэрыялы ўручную, цяпер — аўтаматычна падача матэрыялу. Новая тэхніка адназначна аблегчыла працу нашых работніц.

Паслугі

Акрамя асноўнай вытворчасці, ПУП «Святлопрыбор» гатова аказаць вам цэлы шэраг паслуг:

1. Па інструментальнай вытворчасці — прадпрыемства мае вопыт вырабу аснасткі (штампаў, ліццёвых формаў) на сучасным абсталяванні.
2. Па зборачнай вытворчасці — на прадпрыемстве ёсць тры участкі па зборцы электраўстаноўачных вырабаў (агульнай плошчай 1850 кв.м), абсталяванне мэрнай рэзкі і зняцця ізаляцыі правадоў тыпу Schleuniger, участак мантажу навясных элементаў.
3. Па перапрацоўцы пластмас — на прадпрыемстве маецца больш за 50 ліццёвых машын, у тым ліку DEMAGErgoten, DONGSHIN.
4. Па штампоўцы — мы маем абсталяванне для штампоўкі ліставага металу (сталі, латуны, медзь таўшчынёй да 3 мм), вырабу метызаў (вінтоў М3, М4 L = да 30 мм). Металічныя дэталь падвяргаюцца гальванакрыццю.

На прадпрыемстве знаходзіцца таксама выпрабавальная лабараторыя, акрэдытаваная ў Нацыянальным органе па акрэдытацыі РБ.



Віды вырабаваннаў, якія праводзяцца:
 > Прыёмачныя.
 > Кваліфікацыйныя.
 > Сертыфікацыйныя.
 > Перыядычныя.
 > Тыпавыя і іншыя ў адпаведнасці з вобласцю акрэдытацыі.

Наладчык цэха Артур ЛЯЦЯГА.



Загадчык фірменнай крамы Тамара ГАЛІНОУСКАЯ.

Тамара ГАЛІНОУСКАЯ, загадчыца фірменнай крамы:

— «Нацэнка ў нашай краме мінімальна, складае ўсяго толькі 7%, таму не дзіўна, што сюды едуць пакупнікі з усіх канцоў не толькі Мінска, але і Беларусі. Не сакрэт, што наш тавар сезонны, таму летам, калі людзі робяць рамонт, будуць лецішчы, косяць газоны, у наш сапраўдны аживатаж. Вельмі добра ў нас прадукцыя. Не толькі танная, якасная і надзейная, але і прыгожая, стыльная. Найбольш папулярнасцю ў гэтым сезоне карыстаецца **новая серыя выключальнікаў і разетак «УТУЛЬНАСЦЬ»**. Яна, несумненна, прыдзіцца да спадобы кожнай гаспадыні,

бо ўключае ў сябе рознакаляровыя дэкаратыўныя рамкі, якія можна падабраць пад колер шпалер у пакоі. Прычым **багатая колеравая гама** дазволіць выбраць індывідуальнае колеравае рашэнне для кожнага памяшкання. А калі ў будучым захацеце нешта змяніць, сучасная серыя «УТУЛЬНАСЦЬ» з лёгкасцю дазволіць укараніць новую самую смелую ідэю. Бо рамачкі здымныя і прадаюцца асобна. Запатрабаваныя цяпер і саракаметровыя падаўжальнікі для газонакасілак. Кошт у нас на 30% ніжэйшы, чым у гарадскіх крамах, таму гандаль ідзе ваўсю — і ў розніцу, і оптам.





Інжынеры
Наталля КУЛІКОВА,
Віталей ЛОБАН,
Ганна
КАЗЛОУСКАЯ
з каторгі мала-
дзых спецыялістаў,
якія працуюць
на прадпрыемстве.

Мы — на самым запатрабаваным кірунку... Так зазначаюць у мінскім ААТ «МАПІД». А мы, са свайго боку, тут дадалі б: і сям'я запатрабаваная. Пра гэтую запатрабаванасць МАПІДа сведчаць факты: як, напэўна, многім добра вядома, яго працаўнікі ўзводзяць жыллё ў Мінску, і сёння ў кватэрах, пабудаваных ім, жыве больш за палову сямей сталічнага горада; пры гэтым многія і многія мінчане чакаюць сваёй чаргі на кватэру менавіта ад МАПІДа. Чым тлумачыцца папулярнасць яго жылля? Яно, у параўнанні з жыллём іншых будаўнічых арганізацый, намнога больш таннае, прычым гэта ніколі не зніжае ўзроўню яго спажывецкіх якасцяў, ці дакладней — мінімальнага ўзроўню такіх якасцяў. Бо зразумела: гэтая планка ў асобных грамадзян можа быць вельмі высокай, а МАПІД у першую чаргу будзе для льготных катэгорый грамадзян, або, па сутнасці, сацыяльнае жыллё...

ААТ «МАПІД»

**За 50 гадоў
ААТ «МАПІД»
пабудавана больш
за 22 мільёны
квадратных метраў
жылля; у кватэрах
«ад МАПІДа» жыве
больш за палову
мінчан.**




НА САМЫМ ЗАПАТРАБАВАНАМ КІРУНКУ

Жыллёвыя кварталы, узведзеныя працаўнікамі МАПІДа (а мы пабывалі ў мікрааіне Каменная Горка, дзе ў асноўным і вядзе сваё церапляне будаўніцтва прадпрыемства), так бы мовіць, маюць свой твар — менавіта сваё архітэктурнае аблічча і свой архітэктурны стыль. Увогуле, дамы, узведзеныя тут, адрозніваюцца ад аднаго — па паверхавасці, па пэўнай канфігурацыі (залежыць ад выкарыстання той ці іншай серыі), па дэкаратыўных элементах знешняга аздаблення (тут і рознай формы модныя цвяпер эркеры, і так званыя французскія балконы, і г.д.). Але ўсе разам яны ствараюць заканчаны, прыгожы і гарманічны архітэктурны ансамбль. І, напэўна, найбольш за ўсё аб'ядноўвае іх паміж сабой афарбоўка, якая мякка пераходзіць ад дома да дома, — светлыя салатавыя, жоўтыя, аранжавыя цёплыя тоны... Амаль да самой аржурнай дарогі, якая апалявае Мінск, у паўночна-заходнім кірунку, падступілі велічныя жыллёвыя кварталы Каменнай Горкі.



Генеральны дырэктар ААТ «МАПІД»
Іван ЯНЧАРСКІ.

Зразумела, мы пры ўсім гэтым не маглі таксама не пабачыць у адной з кватэр, узведзеных МАПІДам і ўжо гатовых да прыёму наваасялаў. Просторная кухня, якая мае два ўваходы, сучасная аконная «сталарка» (прычым не пластыкавая, а драўляная), сучасныя пластыкавыя плінтусы. А яшчэ цёплавая радыятары з рэгулятарамі тэмпературы на кожным з іх, акрылавае ванна з пластыкавым экранам унізе, сеткавы ўвод для падключэння любых сродкаў сувязі. Праўда, як нам падалося, шпалеры ў пакоях былі даволі сціплыя, але ж, як зазначаў наш гід, начальнік сацыяльнага аддзела МАПІДа Васіль Ляшэнка, усё гэта ўлічваецца ў нарматывы мінімальнага спажывецкіх якасцяў сацыяльнага жылля. І, увогуле, з такімі шпалерамі, няхай і сціплым, затое вельмі акуратна паклееным, можна жыць не менш за 5 гадоў. Затое ў кухні шпалеры — мыйныя, з гэтымі вясёлымі сланчыкамі на іх. Адным словам — засяляліся і жылі. «І ўжо літаральна на днях засяляцца», — падаў вынікі гэтай экскурсіі майстар БУ-204 МАПІДа Сяргей Крываліцкі.



Начальнік цэха
«Палігон»
Валерый ЧУМАК
(на здымку справа)
і майстар Андрэй
САЛАХОВІЧ.

І такіх кватэр працаўнікі МАПІДа ўзводзяць да 40 за суткі (у пераліку на 2-пакавыя). Гэта прыкладна каля 2,5 тысячы квадратных метраў. А скажам, на пачатку сваёй дзейнасці (у прыватнасці, за першы год свайго існавання), прадпрыемства ўвядуло 77 тысяч квадратных метраў. Няцяжка прыкіннуць, як рушыла яно наперад. І яшчэ крыху лічбаў. У найбольш паспяховым, 2010 годзе тут «выдалі» 654 тысячы квадратных метраў. Гэта неадназначна каля 9 тысяч новых кватэр, па сутнасці — нанава створаны раённы цэнтр. За сёлета паўгоддзе здарэна больш за 264 тысячы квадратных метраў жылля на 1047 мільярд рублёў, пры гэтым зваротна ўвагу на судноснасць паказчыкаў) рост прадукцыйнасці працы на прадпрыемстве і рост заробатнай платы склалі, адпаведна, 209 і 182 працэнты. Выдатна рухаюцца мапідаўцы.



Машыніст маставага крана
Ірына ЧУРБАКОВА.

Што вызначае такую паспяховую працу прадпрыемства, яго тэмпы і такія вялікія аб'ёмы — а сёння ніводная будаўнічая арганізацыя ў краіне не можа пахаляцца падобнымі аб'ёмамі?..

Як адзначаюць на самім МАПІДе, яго брэнд, яго галоўным рухаючым фактарам, што і вызначае той жа прагрэс, з'яўляецца індустрыяльнасць і паточнасць будаўніцтва. Гэта значыць, што свае дамы МАПІД, па сутнасці, пачынае ўзводзіць на заводскім канвееры, яны працуюць практычна без збояў і выдае для зборкі на будоўлі ўсе неабходныя элементы высокай якасці гатунаці. Індустрыяльнае будаўніцтва, якое наладзілася яшчэ ў былым Саюзе, на пачатку 60-х гадоў мінулага стагоддзя, з'явілася тым выратавальным кругам, які, па сутнасці, стаў выцягваць жыллёвую праблему краіны, таёе будаўніцтва паспяхова працуе на вырашэнне гэтай праблемы і цяпер. Індустрыяльнае будаўніцтва непаўнаўна хутчэй-

У 2007 годзе тут заклалі і здалі першы так званы энергаэфектыўны дом з многага меншымі выдаткамі цёплавай энергіі, удзельнае гадавое расходванне якой на ацяпленне і вентыляцыю збудаванню складае не больш за 60 кілават-гадзін у разліку на адзін квадратны метр. А было 90 кілават-гадзін...

У аснове гэтай энергаэфектыўнасці — прымяненне ў сценавых панэлях пры і фармаванні ў якасці ўцяпляльніка чорнага полістыролу са спецыяльнымі дабаўкамі. На энергаберажэнне добра працуюць і сучасныя аконныя блокі, і сучасныя метады іх установак (супраціўленне цеплаперадачы 1,0 замест ранейшага паказчыка 0,6). На добрым рахунку МАПІДа і многія іншыя рэсурсы — энергаберагальныя рашэнні і мерапрыемствы.

За апошнія 7—8 гадоў тут істотна перааснасіліся, набылі новыя вежавыя



таннейшае. У цэлым яно больш эфектыўнае, што, дарчы, і прадвызначыла асноватворную ролю будаўніцтва будаўніцтва ў гэтым, што тут давалі гэтую сістэму да максімальнай дасканаласці, адшліфавалі ўзаемасувязь і ўзаемадзеянне ўсіх падраздзяленняў, якія ўваходзяць у таварыства: будаўнічых упраўленняў, спецыялізаваных упраўленняў, заводў будаўніцтва будаўніцтва (а ўсіх такіх падраздзяленняў тут каля 20). «Усе яны працуюць ва ўнісон», — адзначаюць у самім МАПІДе. МАПІД нярэдка называюць флагманам будаўніцтва ў краіне, прызначаюць такім чынам яго будаўнічы аўтары-

На працягу апошніх гадоў ААТ «МАПІД» прызнавалася пераможцам міжнароднага конкурсу ў СНД як лепшая будаўнічая і практычная арганізацыя, прадпрыемства будаўнічых матэрыялаў і будаўнічай індустрыі.

У свой час за высокую якасць і працы прадпрыемства 12 разоў выходзіла прызёрам Усесаюзнага сацыялістычнага спаборніцтва, неаднаразова ўзнагароджвалася дыпламамі Дзяржбудэ саюза і Дзяржбудэ рэспублікі. Больш за 200 чалавек прадпрыемства ўзнагароджаны ордэнамі, а 14 працаўнікам прысвоена ганаровае званне «Заслужаны будаўнік Рэспублікі Беларусь». Працаўнікі прадпрыемства С. Ф. Акуліч удастоены звання Героя Сацыялістычнай Працы.

З 2002 года МАПІД узнаваецца генеральны дырэктар Іван Баляслававіч Янчарскі. Ён — заслужаны будаўнік Рэспублікі Беларусь, «Лепшы кіраўнік арганізацыі будаўнічага комплексу дзяржаў СНД», «Мінчанін года-2009».

важных рашэнняў у многім садзейнічае тое, што на прадпрыемстве знайшлі тэхналагічныя магчымасці павялічыць так званы крок адлегласці паміж сценамі пакоў (традыцыйна ён быў роўны 2,6 метра, цяпер даходзіць да 3,2—3,5). У планах прадпрыемства — увогуле пераход да планіроўкі, якая поўнаасца адпавядала б (зразумела, у межах тэхналагічных магчымасцяў) пажаданым заказчыку.

Пра высокі ўзровень жылля, якое ўзводзіць МАПІДам, нягледзячы з наступным фактам: цяпер прадпрыемства атрымала пэўную свабоду ў пошуку заказчыкаў (так званыя камерцыйныя заказы складаюць тут цяпер каля 30 працэнтаў, а пераважная частка заказаў, зразумела, паступае ад упрэжэнняў капітальнага будаўніцтва Мінгарвыканкама) — дык вось, такія, свабодныя, заказы ўжо хутка знайшліся, і заказы ад іх на пэўныя серыі дамоў зроблены ажно на два гады наперад.

Варта дадаць: усе работы на сваіх дамах, у тым ліку і спецыфічныя (па газабезбеспячэнні і іншых кірунках), прадпрыемства выконвае поўнаасца самастойна, сіламі сваіх будаўнічых і спецыялізаваных упраўленняў.

МАПІД традыцыйна здае свае дамы «пад ключ», гэта значыць — з поўнай будаўнічай гатунасцю. На прадпрыемстве, як зазначаюць тут, ужо даўно забіліся пра такія рэ-

чы, якія чэча стыхаюць, даху, тут практычна не ведаюць такога паняцця, як «выкараненне недароба». У МАПІДе наладжана так званая прамая сувязь з будучымі наваасяламі, і менавіта яны падчас здачы кватэр выступаюць найпершымі экспертамі, і, вядома, — самымі строгімі. А заключаецца гэтая экспертыза ў тым, што прадстаўнікі ўсіх падраздзяленняў прадпрыемства, якія былі заняты на ўзвядзенні дома, павінны атрымаць ад наваасялаў даведку, што ніякіх прэтэнзій да іх (па іх «веданасце») няма. У МАПІДе дзейнічае міжнародная сістэма менеджменту якасці (дарчы, яна прадугледжвае абавязковае павышэнне працаўнікамі МАПІДа кваліфікацыі), а таксама сістэма па кіраванні навакольным асяроддзем і аховы працы...

Безумоўна, за ўсім гэтым стаіць клопат пра імідж прадпрыемства, але ў першую чаргу менавіта клопат пра тых, хто будзецца, хто мае патрэбу ў сваім уласным жыллі.

— У гэтым свеце ў кожнага з нас павінен быць свой куток, дзе мы адчуваем сябе ўтульна, камфортна і бяспечна — менавіта гэты месца называецца домам. ААТ «МАПІД» робіць усё магчымае, каб кожны з нас абавязкова «знайшоў» свой дом, — так, па-філасофску, абзначаюць сваю ролю на прадпрыемстве. Зрэшты, гэтую ролю тут называюць больш высокім словам — «місія»... Вельмі высокародная місія, якой на прадпрыемстве яўна ганарыцца, і не ўтойваюць свайго гонару, і вельмі чалавечы сэнс мае гэтая філасофія.

А увогуле, тут нярэдка падводзяць пад свае пэўныя прыярытэты і кірункі дзейнасці пэўную філасофскую думку. Вось яшчэ адна з такіх думак: «Каласальнае будаўніцтва будаўніцтва па часцінках, а яно надзейнасць залежыць ад надзейнасці асобных элементаў». І гэта ўжо — пра людзей МАПІДа,



Фармоўшчык Васіль ГРУЗД.



спецыялістаў. Вырасце гэтую праблему самастойна калектыву МАПІДа, відаць, не па сіле.

Аднак праблемы, па сутнасці, для таго і існуюць, каб іх вырашалі. МАПІД жа тым часам вызначае новыя аспекты свайго развіцця, перспектывы свайго развіцця, перспектывы свайго будаўніцтва. У прыватнасці, тут ужо на наступныя будаўніцтва, вядома ж, па-ранейшаму будзе весіцца ў Мінску, у якім намячана ўвесці жылля больш за 530 тысяч квадратных метраў.

Такім чынам, МАПІД уваходзіць у перспектывы з дакладна акрэсленымі задачамі і планами, упэўнена глядзіць у гэтую перспектыву.

А інчай нельга, — значае наш галоўны суразмоўца, намеснік генеральнага дырэктара па каардынацыі спэцработ і пераўтварэннях (некалі былы кіраўнік МАПІДа, былы намеснік старшыні Мінгарвыканкама) Вячаслаў Кушнер. — Увогуле, нельга жыць і працаваць без аптымізму.

І, сапраўды, нельга.

У МАПІДе зазначаюць: — Паглядзеце на нашы мікра-раёны. Кожны з іх мае сваю выразнасць і адметнасць. Яны — як разгорнутая кніга, па якой можна чытаць пра нашу гісторыю і пра наш рэчаіснасць.

Іван БАРАНОЎСКІ.
Фота Яўгена ЯРСЕЦКАГА
і з архіва прадпрыемства.
УНП 100008115



На тэрыторыі бытовага гарадка ў мінскім мікрааіне Каменная Горка. Тут працуе кавярня камбіната грамадскага харчавання ААТ «МАПІД», гарачымі абедамі частуюць афіцыянтка Валенціна СУГЛОБ і буфетчыца Вольга АНДРЫНА.



На адным з участкаў вытворчасці будаўнічых панэляў.

Ігар МАЛАНЯК: «"Чырвоная зорка" — даволі вядомы брэнд на тэрыторыі Беларусі»

Любая арганізацыя мае патрэбу ў канцляярскіх таварах. Міністэрствы, ведамствы, дзяржаўныя установы і дзяржарганізацыі — не выключэнне. І часам іх кіраўнікі мусяць вырашаць нетрывіяльную задачу — як закупіць якасныя канцляярскія тавары, але патанней. І яшчэ (што асабліва актуальна для дзяржаўнага сектара) каб яны былі беларускай вытворчасці. Такую задачу даволі лёгка вырашыць — вярта зглянуць увагу на прадукцыю сталічнага паліграфічнага прадпрыемства ААТ «Чырвоная зорка», тым больш што нядаўна там быў асвоены выпуск папак-рэгістрараў, якія ўжываюцца ў любым офісе.



Дырэктар Ігар МАЛАНЯК.

Такі від канцляярскіх прадукцыяў, як папак-рэгістрараў з арыентацыяй на механізм, у Беларусі, акрамя «Чырвонай зоркі», сёння ніхто не выпускае. Тут яны робяцца двух відаў — з вышэйшай замка ў 517 сантыметраў. Прычым важна адзначыць, што спажываюць могуць набыць не толькі стандартны варыянт, але і заказчы друк уласнага афармлення на кардончыку папкі, а таксама на ўнутраным і знешнім баку вокладкі. І гэта без істотнага павелічэння кошту: туды можна памясціць свой лагатып, фірмовы знак ці нейкі адмысловы тэкст.

— Праграмай па імпартазамышчэнні мы заняліся на прадпрыемстве яшчэ два гады таму: аналізавалі рынак, праводзілі тэндэр і закупку абсталявання. Сёння мы ўжо выпускаем імпартазамышчаль-

ную прадукцыю, прычым пастаянна пашыраем асартымент і павялічваем аб'ём выпуску, бо дзяржаўную праграму імпартазамышчэння трэба выконваць. — тлумачыць дырэктар ААТ «Чырвоная зорка» Ігар МАЛАНЯК і дадае, што за першае паўгоддзе 2012 года на прадпрыемстве ўжо выпушлі каля 13,5 тысячы папак-рэгістрараў з арыентацыяй на механізм.

Па яго словах, перад тым, як пачаць выпускаць тавары-рэгістратары, спецыялісты «Чырвонай зоркі» прааналізавалі, колькі гэтага тавару імпартаваў у краіну. Аказалася, што аб'ёмы і сумы такога імпарта — немалыя.

— Я мяркую, што мы можам канкураваць па сродках і якасці з імпортнымі вырабамі і можам заняць сваю нішу на рынку краіны. Мы рэгулярна адсочваем рынак, робім маркетынгавыя даследаванні, бо, натуральна, што выпускаць прадукцыю, якая была б даражэй за ўжо існуючы аналаг, немагчыма.

Паколькі абсталяванне закуплена літаральна ў пачатку гэтага года, то па якасці беларуская прадукцыя нічым не саступае імпортнай. А то яшчэ і лепшая: — Калі казаць пра тавары-рэгістратары, то фурнітура ў прынтэры і ў нас, і ў замежных вытворцаў выкарыстоўваецца адна і тая ж. Розніца толькі ў матэрыялах, якія прымяняюцца: калі за мяжой выкарыстоўваюць гатовыя пакрыццвы матэрыялы з малой таўшчынёй ПВХ, то мы пайшлі сваім шляхам і зрабілі друк афсетным чынам з прырасоўкай плёнкі. Гэта палепшыла знешні выгляд і зрабіла нашы папкі больш устойлівымі да механічных пашкоджэнняў — пацёртасцю, плям і г. д.

— Я думаю, што «Чырвоная зорка» — даволі вядомы брэнд на тэрыторыі Беларусі, — кажа Ігар Маланяк і дадае, што спецыялісты прадпрыемства рэгулярна наведваюць спецыялізаваныя выставы, дзе можна паглядзець на найноўшыя ў галіне паліграфіі вырабы і тэхналогіі.

— Я думаю, што «Чырвоная зорка» — даволі вядомы брэнд на тэрыторыі Беларусі, — кажа Ігар Маланяк і дадае, што спецыялісты прадпрыемства рэгулярна наведваюць спецыялізаваныя выставы, дзе можна паглядзець на найноўшыя ў галіне паліграфіі вырабы і тэхналогіі.



Наборшчыца кніг на сістэме Браўляры Алена КАВАЛЕНКА.

— Я думаю, што «Чырвоная зорка» — даволі вядомы брэнд на тэрыторыі Беларусі, — кажа Ігар Маланяк і дадае, што спецыялісты прадпрыемства рэгулярна наведваюць спецыялізаваныя выставы, дзе можна паглядзець на найноўшыя ў галіне паліграфіі вырабы і тэхналогіі.

Выпуская прадпрыемства і такія маляўнічыя афісавыя папкі.



Так выглядае старонка кнігі з рыфмённымі знакамі для слыху.



Калі скажам, архівасту мо і ўсё роўна, з якога колеру будзе папка «Справа», то жанчыне-бухгалтару ўжо важна, каб у шафе сталі папкі-рэгістратары не проста шэрыя, а рознакаляровыя і ярсыя. Не кажучы ўжо пра школьнікаў, якім галоўнае, каб на шытку была прыгожая выява, — наш судзіць — гэта папкі.

— Наш судзіць — гэта папкі. Загадваючы, каб спадбаваць тое ці іншае афармленне. А далей прыходзіцца арыентавацца на рынак і рабіць нейкія змены ці карэкціроўкі дызайну ў той ці іншы бок у адпаведнасці з апошнімі тэндэнцыямі. Мянэцца час, мянэцца густ пакупніка, патрабаванні пастаянна растуць — мы павінны ўсе чакані і патрабы пакупніка свечасова задавальняць, — тлумачыць дырэктар паліграфічнага прадпрыемства.

— Наш судзіць — пакупнік. Наоуп паліграфічнае прадпрыемства выпускае шырокі асартымент прадукцыі — больш за 200 відаў. Гэта, акрамя вышэй узгаданых папак-рэгістрараў, і штодзёнікі, шыткі (школьныя на 12, 32, 48 старонак, а таксама папулярныя зараз шыткі з калычавым механізмам і з надзяляльнікамі), хуткашывальнікі, нататнікі, алфавітныя і канцляярскія кнігі, вокладкі з ПВХ, граматы, папкі (у тым ліку на беларускай мове), белыя і колеравыя паперы, кардон і г. д. Прадукцыя пастаўляецца ва ўсе рэгіёны Беларусі, што стварае пэўную адказнасць накіонт забяспячэння кожнага заказчыка разнастайным асартыментам. Бо, скажам, машына з Браскаўскай вобласці не паедае асобна па шыткі, асобна па папкі, нататнікі ці папкі-рэгістратары. Таму загрузка адбываецца адразу па некалькіх відах прадукцыі адпаведна падарядку запыту. Безумоўна, трымаць на складзе фактычна месечны аб'ём выпуску праблематычна, але гэта рэальная неабходнасць вядзенага бізнесу.

— Я думаю, што «Чырвоная зорка» — даволі вядомы брэнд на тэрыторыі Беларусі, — кажа Ігар Маланяк і дадае, што спецыялісты прадпрыемства рэгулярна наведваюць спецыялізаваныя выставы, дзе можна паглядзець на найноўшыя ў галіне паліграфіі вырабы і тэхналогіі.

— Я думаю, што «Чырвоная зорка» — даволі вядомы брэнд на тэрыторыі Беларусі, — кажа Ігар Маланяк і дадае, што спецыялісты прадпрыемства рэгулярна наведваюць спецыялізаваныя выставы, дзе можна паглядзець на найноўшыя ў галіне паліграфіі вырабы і тэхналогіі.

— Я думаю, што «Чырвоная зорка» — даволі вядомы брэнд на тэрыторыі Беларусі, — кажа Ігар Маланяк і дадае, што спецыялісты прадпрыемства рэгулярна наведваюць спецыялізаваныя выставы, дзе можна паглядзець на найноўшыя ў галіне паліграфіі вырабы і тэхналогіі.

— Я думаю, што «Чырвоная зорка» — даволі вядомы брэнд на тэрыторыі Беларусі, — кажа Ігар Маланяк і дадае, што спецыялісты прадпрыемства рэгулярна наведваюць спецыялізаваныя выставы, дзе можна паглядзець на найноўшыя ў галіне паліграфіі вырабы і тэхналогіі.

— Я думаю, што «Чырвоная зорка» — даволі вядомы брэнд на тэрыторыі Беларусі, — кажа Ігар Маланяк і дадае, што спецыялісты прадпрыемства рэгулярна наведваюць спецыялізаваныя выставы, дзе можна паглядзець на найноўшыя ў галіне паліграфіі вырабы і тэхналогіі.

— Я думаю, што «Чырвоная зорка» — даволі вядомы брэнд на тэрыторыі Беларусі, — кажа Ігар Маланяк і дадае, што спецыялісты прадпрыемства рэгулярна наведваюць спецыялізаваныя выставы, дзе можна паглядзець на найноўшыя ў галіне паліграфіі вырабы і тэхналогіі.

— Я думаю, што «Чырвоная зорка» — даволі вядомы брэнд на тэрыторыі Беларусі, — кажа Ігар Маланяк і дадае, што спецыялісты прадпрыемства рэгулярна наведваюць спецыялізаваныя выставы, дзе можна паглядзець на найноўшыя ў галіне паліграфіі вырабы і тэхналогіі.

Хаця, па вялікім рахунку, прыдумаць нешта новае ў галіне папярэ-бытавых тавараў даволі складана — і так усё даўно прыдуманна і, як той казаў, роўна вынайдуць. Аднае, чым, магчыма, можна прывабыць пакупніка — гэта дызайнам.

— Нашы папкі-рэгістратары паспяхова замяшчаюць імпортныя, — кажа інжынер Зоя ЗУБЕЦ.



Калі скажам, архівасту мо і ўсё роўна, з якога колеру будзе папка «Справа», то жанчыне-бухгалтару ўжо важна, каб у шафе сталі папкі-рэгістратары не проста шэрыя, а рознакаляровыя і ярсыя. Не кажучы ўжо пра школьнікаў, якім галоўнае, каб на шытку была прыгожая выява, — наш судзіць — гэта папкі.

— Наш судзіць — гэта папкі. Загадваючы, каб спадбаваць тое ці іншае афармленне. А далей прыходзіцца арыентавацца на рынак і рабіць нейкія змены ці карэкціроўкі дызайну ў той ці іншы бок у адпаведнасці з апошнімі тэндэнцыямі. Мянэцца час, мянэцца густ пакупніка, патрабаванні пастаянна растуць — мы павінны ўсе чакані і патрабы пакупніка свечасова задавальняць, — тлумачыць дырэктар паліграфічнага прадпрыемства.

— Наш судзіць — пакупнік. Наоуп паліграфічнае прадпрыемства выпускае шырокі асартымент прадукцыі — больш за 200 відаў. Гэта, акрамя вышэй узгаданых папак-рэгістрараў, і штодзёнікі, шыткі (школьныя на 12, 32, 48 старонак, а таксама папулярныя зараз шыткі з калычавым механізмам і з надзяляльнікамі), хуткашывальнікі, нататнікі, алфавітныя і канцляярскія кнігі, вокладкі з ПВХ, граматы, папкі (у тым ліку на беларускай мове), белыя і колеравыя паперы, кардон і г. д. Прадукцыя пастаўляецца ва ўсе рэгіёны Беларусі, што стварае пэўную адказнасць накіонт забяспячэння кожнага заказчыка разнастайным асартыментам. Бо, скажам, машына з Браскаўскай вобласці не паедае асобна па шыткі, асобна па папкі, нататнікі ці папкі-рэгістратары. Таму загрузка адбываецца адразу па некалькіх відах прадукцыі адпаведна падарядку запыту. Безумоўна, трымаць на складзе фактычна месечны аб'ём выпуску праблематычна, але гэта рэальная неабходнасць вядзенага бізнесу.

— Я думаю, што «Чырвоная зорка» — даволі вядомы брэнд на тэрыторыі Беларусі, — кажа Ігар Маланяк і дадае, што спецыялісты прадпрыемства рэгулярна наведваюць спецыялізаваныя выставы, дзе можна паглядзець на найноўшыя ў галіне паліграфіі вырабы і тэхналогіі.

— Я думаю, што «Чырвоная зорка» — даволі вядомы брэнд на тэрыторыі Беларусі, — кажа Ігар Маланяк і дадае, што спецыялісты прадпрыемства рэгулярна наведваюць спецыялізаваныя выставы, дзе можна паглядзець на найноўшыя ў галіне паліграфіі вырабы і тэхналогіі.

— Я думаю, што «Чырвоная зорка» — даволі вядомы брэнд на тэрыторыі Беларусі, — кажа Ігар Маланяк і дадае, што спецыялісты прадпрыемства рэгулярна наведваюць спецыялізаваныя выставы, дзе можна паглядзець на найноўшыя ў галіне паліграфіі вырабы і тэхналогіі.

— Я думаю, што «Чырвоная зорка» — даволі вядомы брэнд на тэрыторыі Беларусі, — кажа Ігар Маланяк і дадае, што спецыялісты прадпрыемства рэгулярна наведваюць спецыялізаваныя выставы, дзе можна паглядзець на найноўшыя ў галіне паліграфіі вырабы і тэхналогіі.

— Я думаю, што «Чырвоная зорка» — даволі вядомы брэнд на тэрыторыі Беларусі, — кажа Ігар Маланяк і дадае, што спецыялісты прадпрыемства рэгулярна наведваюць спецыялізаваныя выставы, дзе можна паглядзець на найноўшыя ў галіне паліграфіі вырабы і тэхналогіі.

— Я думаю, што «Чырвоная зорка» — даволі вядомы брэнд на тэрыторыі Беларусі, — кажа Ігар Маланяк і дадае, што спецыялісты прадпрыемства рэгулярна наведваюць спецыялізаваныя выставы, дзе можна паглядзець на найноўшыя ў галіне паліграфіі вырабы і тэхналогіі.

— Я думаю, што «Чырвоная зорка» — даволі вядомы брэнд на тэрыторыі Беларусі, — кажа Ігар Маланяк і дадае, што спецыялісты прадпрыемства рэгулярна наведваюць спецыялізаваныя выставы, дзе можна паглядзець на найноўшыя ў галіне паліграфіі вырабы і тэхналогіі.

— Я думаю, што «Чырвоная зорка» — даволі вядомы брэнд на тэрыторыі Беларусі, — кажа Ігар Маланяк і дадае, што спецыялісты прадпрыемства рэгулярна наведваюць спецыялізаваныя выставы, дзе можна паглядзець на найноўшыя ў галіне паліграфіі вырабы і тэхналогіі.

— Я думаю, што «Чырвоная зорка» — даволі вядомы брэнд на тэрыторыі Беларусі, — кажа Ігар Маланяк і дадае, што спецыялісты прадпрыемства рэгулярна наведваюць спецыялізаваныя выставы, дзе можна паглядзець на найноўшыя ў галіне паліграфіі вырабы і тэхналогіі.

— Я думаю, што «Чырвоная зорка» — даволі вядомы брэнд на тэрыторыі Беларусі, — кажа Ігар Маланяк і дадае, што спецыялісты прадпрыемства рэгулярна наведваюць спецыялізаваныя выставы, дзе можна паглядзець на найноўшыя ў галіне паліграфіі вырабы і тэхналогіі.

— Я думаю, што «Чырвоная зорка» — даволі вядомы брэнд на тэрыторыі Беларусі, — кажа Ігар Маланяк і дадае, што спецыялісты прадпрыемства рэгулярна наведваюць спецыялізаваныя выставы, дзе можна паглядзець на найноўшыя ў галіне паліграфіі вырабы і тэхналогіі.

Патрыятычна-выхаваўчыя пазлы для дзяцей: чакайце серыю «Назнай сваю краіну»

— Акрамя канцляярскіх прадукцыяў, ААТ «Чырвоная зорка», як гэта і належыць паліграфічнаму прадпрыемству, выконвае вельмі шырокі спектр дру-

формы з шрыфтом Браўляры, а ўжо з іх адбіткі пераносзяцца на паперу. Кніжкі для спяняч, натуральна, нашам таўсцейшыя за звычайныя. Бо ў адзін радок умешчаецца максімум 30 знакаў, а такіх радкоў на старонцы — 25. Таўсчыню чадае і больш тоўстая папера, каб з часам літары не сціраліся. Цікава, што ў такіх кніжках ёсць нават малюнок: натуральна, што без колераў — яны адфармаваны на спецыяльных лістах з пластыку і з'яўляюцца аб'ёмнымі. Шываюцца такія кніжкі ўручную, бо ўсяго ў месці выдвядзецца па 3-6 таіх кніг, кожная накладам у 30-40 асобнікаў — таму сансу аўтаматызаваць гэты працэс з-за невялікай накладнага няма. Напрыклад, у 2011 годзе было надрукавана 16 найменшых такіх кніжак у 67 тамах, агульны тыраж склаў 2423 экзэмпляры.

— Яшчэ адзін цікавы від друкаванай прадукцыі, які хутка пачнуць вырабляць на «Чырвонай зорцы», — гэта пазлы. Прычым з выявамі, якія дэманструюць Беларусь. Серыя будзе называцца «Назнай сваю краіну».

— Ідэя зрабіць свае пазлы была даўно. Але якія малюны змясціць на іх? Героюў з мультыкаў? Дык такімі пазламі ў крамах паліцы ўжо забіты — і кітайскімі, і расійскімі, і японскі-

карскімі паслуг: ліставы афсетны друк, рулонны афсетны друк, літвы друк, высокі друк, трафарэтны друк, робіць рызаграфію і брайлераўскі друк. Карцей кажучы, тут можна надрукаваць усё, што заўгодна, — ад візітэлек, газет, кніжак і геаграфічных картаў да кніг для спяняч, надрукаваных шрыфтам Браўляры.

— Дарчы, калі казаць пра апошняе, то ААТ «Чырвоная зорка» — гэта адзінае прадпрыемства ў рэспубліцы, якое друкуе такія спецыялізаваныя кніжкі. Пра тое, чым яны адрозніваюцца ад звычайных кніжак і якія ў іх ёсць асаблівасці, расказаў загадчык рэдакцыіна-выдавецкага аддзела Уладзімір МАЕУ:

— Спачатку гэтыя кніжкі набіраюцца на камп'ютары ў спецыяльнай праграме. Потым на машыне выстукаюцца

мі, і ўкраінскімі. Нам туды не ўлезці, бо з-за розніцы ў памерах тыражы мы прайграем у цане. Таму вырашылі, што пазлы трэба рабіць толькі на нашым матэрыяле, — расказавае Уладзімір Маеў.

— Ужо вырашана, што першымі сяржатамі для серыі «Назнай сваю краіну» стануць малюны Мірскага замка і Браскаўскай крапасці. Такім чынам мяркуецца, што гэтыя пазлы стануць не проста чаровай цапкай для дзяцей, але яшчэ і будучым мецэй выхавальніц і патрыятычны эффект. Пасля дэбюту на прадпрыемстве паглядзіць, як пазлы будуць прадавацца — ад гэтага будзе залежаць, якія сюжэты стануць наступнымі.

— Як вядома, гэты год у Беларусі аб'яўлены годам кнігі. Якраз з гэтай нагоды

неабходна пастаянна трымаць руку на пульсе і выкарыстоўваць новае абсталяванне, якое дазваляе пашырыць пералік мадэляў радыятараў, што адпавядаюць міжнародным стандартам.

Таму на Мінскім заводзе ацяпляльнага абсталявання ўпершыню на прасторы СНД пачалі выкарыстоўваць лінію аўтаматычнай фармоўкі DISA для вырабу літых радыятараў. Гэтае смелае рашэнне значна палепшыла якасць і знешні выгляд вырабаў, дазволіла дасягнуць выпуску радыятараў колькасцю да 100 тысяч секцый за месяц.

Экспарт сваёй прадукцыі Мінскі завод ацяпляльнага абсталявання ажыццяўляе ў многія краіны, але галоўнымі партнёрамі застаюцца Расія, Казахстан і Украіна. У Расіі завод ужо традыцыйна трымае каля 20% рынку, а вось другім стратэгічным пакупніком стаў Казахстан. Колькасць прададзеных у гэту краіну радыятараў за мінулы год павялічылася ўдвая. На заводзе нават распрацавана спецыяльная мадэль радыятараў для казахскіх спажываўцаў.

Новая прадукцыя плюс мастацкае ліццё. Згодна з праграмай імпартазамышчэння на прадпрыемстве пачалі

вырабляць прынцыпова новы від прадукцыі — спецыяльныя целы для ацяпляльнага абсталявання, на заводзе даволі прафесійна займаюцца дэкаратыўна-мастацкім ліццём з чыгуну і бронзы. Гэта элементы добрапрадэкаваннага тэрыторыі: лаўкі, агароджы для дрэў, прыгожыя ліхтары, бюсты, паркавыя скульптуры, а для інтэр'еру каміны і свяціліны. На індывідуальны заказ мясцовыя спецыялісты робяць гербы, званы і іншае ліццё па чарцяжах кліентаў.

Пасля ўкаранення на Мінскім заводзе ацяпляльнага абсталявання двух прынцыпова значных экалагічных праектаў на прадпрыемстве не збіраюцца спыняцца на дася-

памолю, якія атрымліваюцца пасля адліўкі з коўкага чыгуну і вызначаюцца высокай якасцю і цвёрдасцю. Гэтыя вырабы выкарыстоўваюцца ў будаўнічай індустрыі, калі ажыццяўляецца вытворчасць цэменту і розных будаўнічых сумесяў.

Акрамя вытворчасці радыятараў, ацяпляльных катлоў і іншага спецыфі-

чнага абсталявання, на заводзе даволі прафесійна займаюцца дэкаратыўна-мастацкім ліццём з чыгуну і бронзы. Гэта элементы добрапрадэкаваннага тэрыторыі: лаўкі, агароджы для дрэў, прыгожыя ліхтары, бюсты, паркавыя скульптуры, а для інтэр'еру каміны і свяціліны. На індывідуальны заказ мясцовыя спецыялісты робяць гербы, званы і іншае ліццё па чарцяжах кліентаў.

Пасля ўкаранення на Мінскім заводзе ацяпляльнага абсталявання двух прынцыпова значных экалагічных праектаў на прадпрыемстве не збіраюцца спыняцца на дася-

памолю, якія атрымліваюцца пасля адліўкі з коўкага чыгуну і вызначаюцца высокай якасцю і цвёрдасцю. Гэтыя вырабы выкарыстоўваюцца ў будаўнічай індустрыі, калі ажыццяўляецца вытворчасць цэменту і розных будаўнічых сумесяў.

Акрамя вытворчасці радыятараў, ацяпляльных катлоў і іншага спецыфі-

чнага абсталявання, на заводзе даволі прафесійна займаюцца дэкаратыўна-мастацкім ліццём з чыгуну і бронзы. Гэта элементы добрапрадэкаваннага тэрыторыі: лаўкі, агароджы для дрэў, прыгожыя ліхтары, бюсты, паркавыя скульптуры, а для інтэр'еру каміны і свяціліны. На індывідуальны заказ мясцовыя спецыялісты робяць гербы, званы і іншае ліццё па чарцяжах кліентаў.

Пасля ўкаранення на Мінскім заводзе ацяпляльнага абсталявання двух прынцыпова значных экалагічных праектаў на прадпрыемстве не збіраюцца спыняцца на дася-

памолю, якія атрымліваюцца пасля адліўкі з коўкага чыгуну і вызначаюцца высокай якасцю і цвёрдасцю. Гэтыя вырабы выкарыстоўваюцца ў будаўнічай індустрыі, калі ажыццяўляецца вытворчасць цэменту і розных будаўнічых сумесяў.

Акрамя вытворчасці радыятараў, ацяпляльных катлоў і іншага спецыфі-

чнага абсталявання, на заводзе даволі прафесійна займаюцца дэкаратыўна-мастацкім ліццём з чыгуну і бронзы. Гэта элементы добрапрадэкаваннага тэрыторыі: лаўкі, агароджы для дрэў, прыгожыя ліхтары, бюсты, паркавыя скульптуры, а для інтэр'еру каміны і свяціліны. На індывідуальны заказ мясцовыя спецыялісты робяць гербы, званы і іншае ліццё па чарцяжах кліентаў.

Пасля ўкаранення на Мінскім заводзе ацяпляльнага абсталявання двух прынцыпова значных экалагічных праектаў на прадпрыемстве не збіраюцца спыняцца на дася-

памолю, якія атрымліваюцца пасля адліўкі з коўкага чыгуну і вызначаюцца высокай якасцю і цвёрдасцю. Гэтыя вырабы выкарыстоўваюцца ў будаўнічай індустрыі, калі ажыццяўляецца вытворчасць цэменту і розных будаўнічых сумесяў.

Акрамя вытворчасці радыятараў, ацяпляльных катлоў і іншага спецыфі-

чнага абсталявання, на заводзе даволі прафесійна займаюцца дэкаратыўна-мастацкім ліццём з чыгуну і бронзы. Гэта элементы добрапрадэкаваннага тэрыторыі: лаўкі, агароджы для дрэў, прыгожыя ліхтары, бюсты, паркавыя скульптуры, а для інтэр'еру каміны і свяціліны. На індывідуальны заказ мясцовыя спецыялісты робяць гербы, званы і іншае ліццё па чарцяжах кліентаў.

Пасля ўкаранення на Мінскім заводзе ацяпляльнага абсталявання двух прынцыпова значных экалагічных праектаў на прадпрыемстве не збіраюцца спыняцца на дася-

памолю, якія атрымліваюцца пасля адліўкі з коўкага чыгуну і вызначаюцца высокай якасцю і цвёрдасцю. Гэтыя вырабы выкарыстоўваюцца ў будаўнічай індустрыі, калі ажыццяўляецца вытворчасць цэменту і розных будаўнічых сумесяў.


Акрамя вытворчасці радыятараў, ацяпляльных катлоў і іншага спецыфі-

чнага абсталявання, на заводзе даволі прафесійна займаюцца дэкаратыўна-мастацкім ліццём з чыгуну і бронзы. Гэта элементы добрапрадэкаваннага тэрыторыі: лаўкі, агароджы для дрэў, прыгожыя ліхтары, бюсты, паркавыя скульптуры, а для інтэр'еру каміны і свяціліны. На індывідуальны заказ мясцовыя спецыялісты робяць гербы, званы і іншае ліццё па чарцяжах кліентаў.

Пасля ўкаранення на Мінскім заводзе ацяпляльнага абсталявання двух прынцыпова значных экалагічных праектаў на прадпрыемстве не збіраюцца спыняцца на дася-

памолю, якія атрымліваюцца пасля адліўкі з коўкага чыгуну і вызначаюцца высокай якасцю і цвёрдасцю. Гэтыя вырабы выкарыстоўваюцца ў будаўнічай індустрыі, калі ажыццяўляецца вытворчасць цэменту і розных будаўнічых сумесяў.

У цэху прадпрыемства.



Фірмовая крама «Канцтавары» размешчана побач з праходнай прадпрыемства.

2012 год — Год кнігі, таму мы вырашылі выпусціць серыю шыткіў з партрэтамі бел

